

Аляксандр Лукашэнка падпісаў чарговы ўказ па ўпарадкаванні выбарчага заканадаўства

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 167, накіраваны на ўпарадкаванне выбарчага заканадаўства, паведамлі БЕЛТА *у прас-службе кіраўніка дзяржавы.*

У сувязі з тым, што палажэнні дэкрэта № 20 «Аб абавязковым дэклараванні даходаў і маёмасці кандыдатаў у Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, яго блізкіх сваякоў, жонкі (мужа) і яго (яе) бацькоў і некаторых іншых мерах, накіраваных на правядзенне адкрытых, свабодных і сумленных выбараў» увайшлі ў Выбарчы кодэкс Рэспублікі Беларусь, гэты дэкрэт страціў сілу.

«ЧАМУ ДОМ ДЛЯ ШМАТДЗЕТНАЙ СЯМІ — З АГРЭХАМІ?»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ходзяць па дарозе працяглаю адзін кіламетр, па якой хадзіць нельга, бо вада стаіць ад плота да плота. Такое становішча ўжо шмат гадоў. «Мы не просім асфальту, — працягваю тэлефонны абанент, — мы просім, каб дарогу праходзілі грайдарам хця б раз на месяц, тады людзям можна было б хадзіць».

Многія выкладалі, здавалася б, свае асабістыя праблемы. Але адразу ж становілася ясна, што яны маюць агульнаграмадскае значэнне. Інавід першай групы з Пінска расказаў, што з кватэры ён не можа выйсці ўжо 18 гадоў. І жыць чалавек, прыкаваны да інваліднай калёскі, на першым паверсе. Ад наваколлага свету яго аддзяляюць сем прыступак, якія ён не можа пераадолець. Патрэбны пад'ёмнік. У гарышканкаме інваліду далі тлумачэнне, што пад'ёмнік каштуе 16 мільёнаў рублёў, у гарадскога бюджэту на яго сродаку няма. «Як жа гэта стасуецца з дзяржаўнай праграмай па стварэнні безбар'ернага асяродку?» — пытаўся чалавек.

Яшчэ адно блюлае пытанне ставіла маці 18-гадовай дзяўчыны-інваліда. Дзяўчынка захацела атрымаць адукацыю ў Акадэміі мастацтваў па спецыяльнасці «віртуальны дызайн». Якраз тое, што найбольш падыходзіць чалавеку з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Але на гэтую спецыяльнасць прымаюць толькі 10 чалавек. Дык маці прасіць, каб зрабілі выключэнне і дадаткова адкрылі месца (хоць бы на платнай аснове) для інвалідаў: «Каб дзеці з лёсам майб даўні не сядзелі на шый дзяржавы, на яе дапамогу, а вывучыліся і адчувалі сябе патрэбнымі грамадству». Просьбіты атрымалі запэўніванне, што іх звароты будучь разгледзяць самым уважлівым чынам.

Настаўніца адной са школ Маскоўскага раёна Брэста прапанавала старшын КДК выступіць ініцыятарам перагяду ў краіне практыкі планавання аб'ёмаў платных паслуг школам. Таццяна Мікалаўна лічыць, што нельга планаваліе лічыць гэтых паслуг нібы лічыць надою малага на чале. Паводле яе меркавання, план вымушае настаўніка ўвесь час працаваць бацькоў адпраўляць дзяцей на платныя дадатковыя заняткі, а гэта працэе супраць аўтарытэту настаўніка і школы ў цэлым. «Ніхто не супраць платнай формы аказання дадатковых паслуг, але формы, неабавязковай у вызначаным аб'ёме», — гаварыла настаўніца. І як сведчыць дыскусія чытачоў на старонках газеты «Звязда», пытанне хвалюе не толькі настаўнікаў Брэсцкай вобласці. Настаўніцы, аўтары звароту, кіраўнік КДК адказаў, што праблема не будзе пакінута без увагі, а начальнік упраўлення адукацыі Брэсцкага аблвыканка Міхал Ціханчук атрымаў заданне разам з супрацоўнікамі рэгіянальнага камітэта дзяржкантролю вывучыць сітуацыю менавіта ў гэтым раёне і падрыхтаваць прапановы.

Актуальную праблему ўзняла жыхарка Івацэвічэй. Аказалася, што на два раёны — Івацэвіцкі і Бярозаўскі — праідуе толькі адзін суд-медэксперт. Жанчына распавяла сумную гісторыю. 12 сакавіка ў Івацэвічах памёр малады чалавек. Была пятаца, а ўскрыўшы яго правесці прапанавалі толькі ў панядзелак. У людзей страшнае гора, а тут яшчэ такія праблемы. Словам, неяк упаслі спецыяліста прыехаць у свой законны выхадны і правесці прадугледжаную законам працэдур. А магло б быць і так, што бацькі тры дні б месца сабе не знаходзілі ў хаце, а цела ляжала ў моргу і нельга было правесці пахаванне…

Зянон Ломачэ здзіўляўся, што так быць не павінна, і сказаў, што менавіта гэтае пытанне зараз уособава вывучаецца ў Камітэце дзяржкантролю, і неўзабаве будзе прынята рашэнне па ўдасканаленні работы судмедэкспертаў.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ПАСХАЛЬНАЕ ПАСЛАННЕ

Дарагія суайчыннікі!

Віншум вас з цудоўным святам Уваскрасення нашага Госпада Ісуса Хрыста.
ХРЫСТОС УАСКРСЁ! САПРАУДЫ УАСКРСЁ!

У поўнай адпаведнасці з біблейскімі працоўтвамі «*Хрыстос памёр за грахі нашыя, і быў пахаваны, і ўваскрэў на трэці дзень…*» (*Біблія, 1 Кар., 15:3-4*). Яго Уваскрасенне стала святам перамогі жыцця над смерцю і даказала, што ісціна мацней за хлусню, дэбро мацней за зло і любоў мацней за нянавіць.

Але святая Вялікадзя — не проста радасны час успаміну Божых цудаў у мінулым. Гэта і наша перамога над грахам, страхам і сумненнямі. Бог і сёння ўваскрашае тых, хто верыць у Яго. Дзя новага жыцця і левчыце засмучэнных сэрцам, адухаўляе і мяняе жыццё ўсіх, хто прыходзіць да Яго. Уваскрасенне Хрыста дае нам надзею вечнага жыцця, жыцця з Богам, напаяўняючы ўпоўненасцю, што калі Гасподзь сядзе з неба, мёртвыя ўваскрэснуты, і мы будзем узятыя да Госпада (1 Фес., 4:6-17). Факт Уваскрасення сцвяшчае нас, калі сутыкаемся з матэрыяльнымі праблемамі, гудлем блізкіх, пераносім хваробы, таму што мы ацэньваем жыццё з перспектывы вечнасці. Уваскрасенне Хрыста надае сэнс нашаму існаванню. Цяпер у нас ёсць адказ на пытанне: «Для чаго жыць?» Біблія нагадвае: «*Хрыстос за ўсіх памёр, каб тыя, што жывуць, ўжо не дзеля свабе жылі, але дзеля памерлага за іх і ўваскрэсла»* (2 Кар., 5:15).

Благаславі вас Гасподзь, дарагія сябры, верыць ісціне Уваскрасення, якія бы незвычайнай і дзіўнай яна не здавалася. Благаславі вас Гасподзь радавацца прысутнасцю ў жыцці Хрыста, які ўваскрэс. Няхай у гэтыя святочныя дні святло Уваскрасення Хрыстовага асвеціць вашы сэрцы нябесным святлом Божай любові. Няхай будзе мір у вашых дамах і ва ўсёй нашай цудоўнай краіне.

ХРЫСТОС УАСКРСЁ! САПРАУДЫ УАСКРСЁ!
Епіскап Царкваў Саюза евангельскіх хрысціян баптыстаў у Рэспубліцы Беларусь Віктар КРУЦЬКО.

Абзац

▲ Раніца Светлага Хрыстовага Уваскрасення ў Гомелі ўпершыню адзначацца перазонам перасоўнай званіцы. Рух званіцы пачнецца ад кафедральнага Свята-Петра-Паўлаўскага сабора Гомельскай праваслаўнай епархіі. Маршрут праідуе праз цэнтральныя вуліцы горада і завершыцца каля храма Праабражэння Гасподняга на вуліцы Камешчыкава. Грошы на званы ахараважалі гамельчанам.

▲ Міліцыя канфіскавала зброю ў пасажыра мінскага метрапалітэна. Пісталет «Берэта 950В» калібр 6,35 мм і адзін патрон да яго канфіскаваныя ў беспрацоўнага жыхара Пінска 1979 года нараджэння на станцыі метро «Інстытут культуры». Заведзена крымінальная справа.

▲ Амерыканскі аўтагігант Ford дзеля эканоміі сродкаў пайшоў на бесперадзятны крок. Спецыяльнай праграма, устаноўленая на кожны камп'ютар працяўніка кампаніі, будзе адключаць сілкаванне дакладна ў канцы працоўнага дня. Менеджмент Ford падлічыў, што не выключаючыя на ноч камп'ютары і іншая перыферыя марнуюць электрычнасць… на 980 тыс. долараў у год! Таму жорстка забарона на ўключэнне тэхнікі пасля працоўнага дня можа ўжо да канца года прынесці прыбытак, які плануецца пусціць на распрацоўку новых мадэляў.

Поўны абзац

▲ У штаце Флорыда (ЗША) 270-кілаграмовы Джордж Жолікур прызнаны вінаватым у рабаванні рэстарану і прадуктовых крамай, але не пасаджаны ў турму з-за таго, што зандага тоўсты. 38-гадовы мужчына заказваў на дом гатовыя стравы, з'ядаў большую ўчастку, а потым вяртаў з заявай, што яны былі паспаваняны і ён не збіраецца за іх плаціць. Іншы раз ён выпіў у рэстарэцы 5 малочных каткэйўлі, але не захачеў разлічыцца, заявіўшы, што малако скісла. У выніку таўстун быў арыштаваны, калі заказваў з рэстарана вэнджанага мяса на \$45 і, з'еўшы большую частку, сказаў, што плаціць не будзе, бо мясца пакрытае цядло. Аднак пасадзіў у турму незвычайнага злычэўна так і не ўцісла. Пракурор падлічыў, што нават для транспарціроўкі прыкаванага да ложка з-за атлусцення чалавека сапрабзяцца тысячы долараў. Усё аб'яўшлося штрафам у \$1200.

▲ Расійскі мільянер прасіў хабар праз газету. У Хабароўскім краі заведзена крымінальная справа ў дачыненні выкладчыка юрыдычнага інстытута МУС. 28-гадовы капітан міліцыі даў аб'яву ў газэце пра тое, што можа за ўзнагароджанне вярнуць правы кіроўцы тым, хто быў пазбаўлены іх за парушэнне правілаў дарожнага руху. Да яго звярнуўся грамадзянін і папрасіў дапамогі. Капітан паабяцаў за 40 тыс. руб. вырабіць новыя правы. Падчас перадачы грошай ён быў затрыманы.

Паводле паведамленняў карэспандэнцў «Звязды» ў інфармагенцтваў.

БОЛЬШ ГАРАНТЫЙ…

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Плюс да таго, прымаюцца пад увагу і іншыя паказчыкі добрасумленных адносін да працы — напрыклад, пазбаўленне зрэмій ці наяўнасць дакладных запісаў аб невыкананні заданняў і даручэнняў кіраўніцтва. Разам з тым, у міністэрстве адзначалі: усе падобныя выпадкі павінны датычыцца выключна «працоўных момантаў». Нарэшце, трэцяя умова для пераходу на дагавор на няўзныўны тэрмін — непасрэднае жаданне добрасумленнага работніка з працяглым стажам у арганізацыі. Гэтае жаданне павінна быць падмацавана пісьмовай заявай. Але тут, як кажуць, ёсць над чым сур'ёзна падумаць. «З аднаго боку, у выпадку пераходу на бестэрміновы працоўны дагавор з'яўляецца больш гарантый — скажам, наймальнік пазбаўляецца права звальнення работніка без тлумачэння прычын свайго рашэння пасля заканчэння тэрміну кантракта, — адзначаў Іоса Чысцкова. — Апроч таго, у работніка фактычна з'яўляецца магчымасць звальнення без згоды наймальніка. Аднак тут ёсць і пэўны «мінус». Пры пераходзе на бестэрміновы працоўны дагавор работнік аўтаматычна пазбаўляецца некаторых «бонусаў» — «кантрактнага» павышэння тарыфнай стаўкі ці акладу і «кантрактнага» павелічэння працягласці выдпуску».

Варта таксама заўважыць, што права пераходзіць на дагавор на няўзныўны тэрмін з'яўляецца пасля заканчэння цяперашняга кантракта. Пры гэтым не мае значэння, заключаны цяперашні кантракт на год, два, тры або пяць гадоў; ці працягваўся кантракт раней і ці заканчваўся максімальны тэрмін яго дзеяння.

Адначасова Іоса Чысцкова падкрэсліла: з добрасумленнага работніка з больш чым 5-гадовым стажам у арганізацыі, які не жадае пераходзіць на дагавор на няўзныўны тэрмін, можа быць прыняты так або заключаны новы кантракт. У дадзеным выпадку ўсё застаецца без змяну — у прыватнасці, працяг аб заключэнне новага кантракта тэрмінам менш чым на год магчымыя толькі, ўжо жа, з пісьмовай згоды работніка.

І яшчэ адзін момант. Пры намеры наймальніка працягваць працоўныя адносіны на умовах дагавору на няўзныўны тэрмін той жа наймальнік абавязаны паведаміць пра гэта работніку не менш чым за месяц да заканчэння кантракта. Гэтаксама як мінімум месячнае пісьмовае папярэджанне ўводзіцца і ў выпадку, калі наймальнік мае намер прапанаваць новы кантракт або спыніць кантракт у сувязі з заканчэннем тэрміну яго дзеяння.

Сяргей ГРЫБ.

Зала калегіі

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЯ СЕСІЯ — ГАЛОЎНАЯ «ЗОНА РЫЗЫКІ»?

Ці трэба ўводзіць у энцыклапедычныя педагагічныя слоўнік такое паняцце як «карупцыя»? Гэта крыху правакацыйнае пытанне адрасвава ўзельнікам калегіі, прысвечанай мерам па прадзіёзненню карупцыі ў сістэме адукацыі, міністр адукацыі нашай краіны Аляксандр РАДЗЬКО.

Між іншым, у слоўніку Даўда 1866 года такога паняцця як карупцыя ўвогуле няма. У тлумачальным слоўніку Акадэміі навук СССР (1986) карупцыя тлумачыцца як з'ява, характэрная выключна для буржуазнага грамадства. Затое ў законе Рэспублікі Беларусь 2006 года «Аб барацьбе з карупцыяй» тэрміну «карупцыя» прысвечана цэлая стая «аркуча». На жаль, але гэтая з'ява прасілася ў розных сферах нашага жыцця, і сфера адукацыі таксама не выключэнне. Хоць у параўнанні з іншымі галінамі адукацыйнага галіна па колькасці здзейсненых карупцыйных злычынстваў займае далёка не першыя пазіцыі. Пра гэ

ПАСХАЛЬНАЕ ПАСЛАННЕ Мітрапаліта Мінска і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Дарагія браты і сёстры! Звернем свой погляд на ікону Светлага Хрыстовага Уваскрасення: воць, зруйнаваўшы вароты пекла, Адзінарочны Сын Божы трымае за рукі праішоўца Адама і Еву і выводзіць іх да Святла з краіны змроку. І разам з імі Ён трымае за руку кожнага з нас, таму што, паводле слова Апостала, «як у Адаме ўсе паміраюць, так у Хрысце ўсе ажывіць» (І Кар. 15: 22). Менавіта таму Сын Чалавечы — першынец з памёрлых — называецца «Богам моцным, Уладаром. Начаьнікам міру, Айцом будучага веку» (Вялікае Павячэр'е).

У час зямнога жыцця Хрыста Спасіцеля, які і сёння, далёка не ўсе веравалі ў існаванне духоўнага свету, у бясмяротнасць душы і ў жыццё вечнае. А калі так, то і сэнс жыцця, і яго мэта, і яго каштоўнасць разумеліся па-рознаму. Жыццё малых і слабых свету гэтага ўяўлялася малазначным і пазбаўленым высокага сэнсу. Багаты і моцныя ўладарылі часцей за ўсё з жорсткасцю і надавалі значэнне толькі ўцехам і задавальненню сваіх жаданняў.

Уваскрасенне Хрыста Спасіцеля абвяргае меркаванне пра тое, што каштоўнасць чалавечага жыцця бывае рознай, што бестямортная душа можа быць значнай для Тварца ў большай ці ў меншай ступені. Гасподзь Ісус Хрыстос цвёрда і недвухсэнсоўна ставіць на першы план бажэственную роўнасць усіх людзей.

Евангельская прапагедзь сцвярджае, што Бог не мае прадзятасці, і для Тварца няма розніцы паміж людзьмі ні па знатнасці паходжання, ні па ступені валодання ўладаю і багаццем, ні па месцы ў грамадскай іерархіі. Перад Абліччам Усездзяўшчэлага толькі адно адрозненне істотнае: наколькі мы адрозняваем сваёю здольнасцю любіць Бога і любіць бліжняга свайго як самога сябе (гл.: Мф. 22:37—39).

У старазаветнай кнізе Ездры мы чытаем словы, якія сведчаць пра увагупільную роўнасць людзей у святле менавіта гэтых асноўна-творчых пачаткаў любові:

«Апраўды удаву, расудзіў справу беднага, памажы ўбогаму, абарані сірата, апрані голага, пра спаралізаванага і нямнолага пахлапнасці, з кулавага не смейся, бязруклага абарані, і сляпога прывядзі да бачання святла Майго, старога і юнака ў сцене тваіх прытулі, мёртвых, дзе знойдзеш, пакінуўшы знак, пакладзі ў маіглу, — і Я дам табе першае месца ў Маім Уваскрасенні», — кажа Гасподзь (ІІ Езд. 2: 20—23).

У гэтым пасхальным чалавечалюбстве змяшчаюцца асновы грамадскай маралі і справядлівасці, а значыць — і ўстойлівасці грамадства да выпрабаванняў веку гэтага. У гэтых словах Пісання, кажучы сучаснай моваю, сфармулявана біблейская сацыяльная

Выбары-2010

ВЫГЛЯД УДЗЕЛУ?

Апошнім часам усё часцей можна пачуць пра выхад апазіцыйных партый з перадыбарнай гонкі. Што думаюць на гэты конт у Цэнтрыбаркаме?

— Гэта дэкларатыўныя заявы, — адзначае сакратар ЦВК Мікалай ЛАЗАВІК. — Некаторыя палітычныя партыі першапачаткова аказаліся не падрыхтаванымі да выбарчай кампаніі. Іх удзел быў хутчэй выгляддам удзелу ў выбарчай кампаніі. Такія высновы я раблю на падставе таго, што некаторыя партыі вылучалі кандыдатамі ў дэпутаты не першаступенных і нават не трэцяступенных асобаў, а нейкіх статыстаў, практыкантаў, людзей, якія не маюць ні жыццёвага, ні палітычнага вопыту, якія першапачаткова і не разлічвалі на перамогу.

Заявы аб выхадзе з выбараў падаюцца яму апертэчнымі, паколькі для спраўданага выхаду з выбараў партыя павінна была правесці працэдур, аналігічную той, што патрэбная для вылучэння. У тым жа парадку склікаць пасяджэнне кіруючага органа і прыняць рашэнне аб адмене палярэдняга рашэння — наконт вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. І ўжо гэтае, канчатковае, рашэнне даслаць у тая выбарчыя камісіі, што зарэгістравалі кандыдатаў у дэпутаты ад партыі.

— На практыцы нічога гэтага не будзе, — кажа М. Лазавік. — Партыі працягваюць удзел у выбарчай кампаніі — сыходзячы, мы не сыходзім…

Сакратар Цэнтральнай камісіі падзяліўся здагадкамі аб прычынах такога ходу. Ён мяркую, што гэта разлічана, у першую чаргу, на заходнія міжнародныя арганізацыі:

— Маўляў, у нас усё дрэнна і нядаўнія змены ў выбарчым заканадаўстве чыста фармальныя, ніякіх паляпшэнняў яны не прынеслі. Хоць на самой справе новаўвядзеныя пашырылі магчымасці ўдзелу палітычных партый у выбарах і палегчылі многія працэсы.

Зоя ВАРАНЦОВА.

Аўтамашыне не дачакаліся

Індывідуальныя падпрыемльнкі з Брэста набраў у людзей 40 млн рублёў і паабяцаў ім даставіць з Еўропы аўтамашыны.

Грошы ашуканец прывыоў, а аўтамашыны не прыгнаў.

Сымон СІВУНОЎВІЧ.

вышэйшых навуковых устано- вах, па палярэджанні і выкрыцці карупцыйных злычынстваў не праводзіцца…

Руктар Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С.Пушкіна Мечыслаў ЧАСНОУСКІ канстатаваў, што работа на прафільных карупцыйных парушэннях выдзецца ў ВНУ несістэмна, і ад сесі да сесі пра яе мала ўзгадваюць. А вось у ходзе экзаменацыйнай кампаніі з'яўляецца, так бы мовіць, глеба для карупцыі — гэта, у першую чаргу, магчымасць вырашчыць свае праблемы не зусім законным шляхам. Выкладчыкі папраўляюць вышова, што прыкладна палова ўсіх злычынстваў здзяйснюецца «карупцыя» прысвечана цэлая стая «аркуча». На жаль, але гэтая з'ява прасілася ў розных сферах нашага жыцця, і сфера адукацыі таксама не выключэнне. Хоць у параўнанні з іншымі галінамі адукацыйнага галіна па колькасці здзейсненых карупцыйных злычынстваў займае далёка не першыя пазіцыі. Пра гэ

зборнае перадаць у якасці хабару выкладчыку за спрыяльнае вырашэнне пытання аб перадазчых іспытаў. Нядрэнная заробкі атрымліваюцца ў некаторых выкладчыках за экзаменацыйную сесію! Асабліва шкода, калі злычынчымі становяцца спраўданыя прафесіяналы ў сваёй справе, выкладчыкі, якія карысталіся заслужанай павагай і аўтарытэтам у студэнцтаў і калег. Няўжо спакусе так цяжка супрацьстаяць?

— Атрымліваецца, што не заўсёды маральнае аблічча выкладчыка адпавядае яго прафесіяналізму, — канстатаваў міністр. — Таму асабіста мяне цікавіць, на што нам трэба больш звяртаць увагу: на ўдасканаленне нарматыўнай базы, якая дазваляе выявірачыць глебу і прычыны здзяйснення карупцыйных злычынстваў ў сферы адукацыі, ці ўсё ж на выхаванне непрыняцця гэтых з'яў?

Надзея НІКАЛАЕВА.

(Заканчэнне

ў наступным нумары.)

ВЯЛІКДЗЕНЬ — ТРЫУМФ ЛЮБОВІ ХРЫСТА

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

На жаль, у наш час небывалага прагрэсу чалавечтву спадарожнічае нястасласці і сацыяльная няроўнасць. Прагрэс чалавечага генія адкрывае новыя перспектывы. Аднак нават найлепшыя мары найчасцей застаюцца толькі марамі і вялікую частку чалавечтва складаюць маргіналі, бедныя і пакінутыя. Таму памяць пра Божую вернасць сваім абяцанням заклікае нас, хрысціян, абвясчаць уваскрасенне Езуса Хрыста як надзею, што чалавечтва здольнае пабудавачь такі свет, у якім будзе панаваць справядлівасць, дзе свае прыватныя інтарэсы будучь супадае з інтарэсамі іншых і дзе людзі змогуць жыць панаўтоўна і свабодзе дзяцей Божых.

Праўда аб уваскрасенні выходзіць да спраўданай надзеі. Хто верыць ва уваскрасенне Хрыста, той павінен быць у авангардзе баршчывы супраць скептыцызму, эгаізму, адрачэння, індывідуалізму і г.д. Сваімі словамі і справамі мы павінны абвясчаць Добрую Навіну аб тым, што Пан уваскрэс. Мы павінны абвясчаць яе на вуліцах, на працы, ва ўніверсітэтах, школах, бальнях іх. Мы павінны перадаваць яе ўсім, кажучы: «Не бойцеся, Езус перамог моц злога духа і мы, дзякучы Яго ласцы, таксама можам перамагчы яе». Перад абліччам цяжкасцў хрысціянін не павінен хаваць сваёй галавы падобна таму, які стравуў гаваяе ў пісок. Наадварот, даяраючыся Богу, ён павінен імкнуцца да трыумфу маральнага закону, жыцця, праўды і справядлівасці.

Заданне Касцёла не заключаецца ў тым, каб будаваць грамадства, аднак пасланне Хрыста дае магчымасць таму ўклад у яго будаванне. Таму хрысціянін, узмоцнены праўдай уваскрасення Хрыста, павінен мець адвагу бараніць жыццё і каштоўнасці сямі як галоўнай клеткі кожнага грамадства, далапамага будаваць грамадства на прычыпах сацыяльнай справядлівасці, а не карупцыі; замест культуры нянавіці і гвалту спрыяць развіццю культуры любові; супрацьстаяць тэндэнцыям паліткарэкціасі ў маральных нормах, якія па сваёй сутнасці і прадвызначэнні няэмажныя; сядзейніча таму, каб моладзь атрымала не толькі добрую адукацыю, але і релігінае выхаванне, якое дапаможа ёй заўсёды жыць надзеяй і не страціць яе.

Праз абвясчэнне Евангелія і прыклад спраўданага хрысціянскага жыцця трэба адкрываць сучаснаму свету хрысціянскія каштоўнасці. Мы павінны ахвяраваць людзям стіль жыцця ў Духу уваскрэлага Пана, стыль забудлены і поўны надзеі. Хрысціянства — гэта не прыватная рэлігія. Хрыстос ёсць Збаўца свету, і мы як тыя, хто належыць да Яго цела — Касцёла, не можам аддзяліць нашай любові да Яго ад нашага ўдзелу ў будаванні Божай Царквы, — як я да гэтага заклікае папа Бенэдэкт XVI (МТК, С. 16).

Дзякучы уваскрасенню Хрыста ў свет увайшла новае вялікае духоўнае энэргія. Сведчаць аб гэтым найперш вучні Езуса, які спаткалі Яго уваскрэслага. Яны не былі гіроўны ўстапуці ці прадказальнікамі. Разам з Ягонай смерцю яны страцілі надзею. Аднак пасля аб'яўлення Езуса яны да такога ступені напоўніліся новым жыццём, што, нягледзячы на цяжкасці і ганенні, мужа абвясчалі Евангелле і нават не пабязліся

У прэстыжным прысталічным рэгіёне зямельны падатак павялічылі прыкладна ў 10 разоў

Сёлета кардынальна змяніўся механізм налічэння зямельнага падатку, які цяпер ужо напрамуо залежыць ад кадастравага кошту занятай зямлі. На колькі істотна змянілася стаўкі зямельнага падатку для грамадзян, расказава рэдакцыі начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Беларусі па Мінсінскім раёне Тэрэса РЭУТАВА.

— Як павялічыўся зямельны падатак для жыхароў Мінскага раёна?

— У кожным асобным сельскім Савеце зямельны падатак павялічыўся па-рознаму. Мінімальнае павелічэнне складале недрэе ў 1,5 раза, як, напрыклад, у Круціцах. У прэстыжных населеных пунктах непасрэдна пад Мінскам павелічэнне пад

САВЕТ РЭСПУБЛІКІ Ў ВЫРАШЭННІ НАДЗЁННЫХ ПРАБЛЕМ НАШАЙ ДЗЯРЖАВЫ

Выступленне Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь БАТУРЫ Б.В. на адкрыцці чацвёртай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання 2 красавіка 2010 года

Паважаныя члены Савета Рэспублікі! Паважаныя журналісты, запрашаныя!

Сёння ў нас першая сустрэча ў рэжыме пленарнага пасяджэння ў 2010 годзе, які аб'яўлены Кіраўніком дзяржавы Годом якасці. Намаганні ўсіх дзяржаўных органаў накіраваны на вырашэнне маштабнай задачы — дабіцца значнага паліпашэння якасці жыцця людзей, росту іх дабрабыту. Гэтай моцэ падпарадкавана і наша штодзённая работа як на месцах, так і тут, у Саўеце Рэспублікі. Мы ўдзяляем самую пільную ўвагу пытанням, якія сапраўды хваляюць нашых грамадзян і ад якіх залежыць узровень іх жыцця.

Адным з такіх пытанняў стала забеспячэнне насельніцтва якаснай пітной вадою. Сярод зваротаў, якія паступаюць у адрас членаў Савета Рэспублікі, усё часцей гучаць скаргі на якасць вады. Прычына гэтай сітуацыі нам бацьца ў адсутнасці сістэмнай работы па рацыянальным выкарыстанні водных рэсурсаў і аховы іх ад забруджвання, а таксама беражлівага стаўлення да вады ў нашых людзей.

У сувязі з гэтым у міжсесійны перыяд Савет Рэспублікі ініцыяваў правядзенне паглыбленага аналізу гэтага пытання з прычынненнем прадаўжальнасці зацікаўленых органаў дзяржаўнага і навукова-эканамічных сувязяў.

Адбыліся пленныя перагаворы з калегамі з Амерыкі, Венгрыі, Ізраіля, Італіі і Сірыі. Значныя намаганні беларускіх парламентарыяў былі накіраваны на забеспячэнне раўнапраўнага і поўнамастабнага ўдзелу ў фарміруемай парламенцкай асамблеі Усходняга партнёраства. Планава праходзіла работа ў такіх арганізацыях, як Міжпарламенцкі Саюз, Парламенцкі Сход Саюза Беларусі і Расіі, МПА ЕўраАзЭС і СНД, ПА АДКБ.

Паважаныя калегі! Не раз Кіраўнік дзяржавы заўважыў аб неабходнасці дасягнення практычных вынікаў ад правядзення візітаў за межы прадстаўнікоў усіх галін улады. Савет Рэспублікі актыўна працуе ў гэтым напрамку. У міжсесійны перыяд наша парламенцкая дэлегацыя наведвала Султанат Аман.

Разам з міжпарламенцкім узаемадзеяннем (падпісанне Мемарандум ад узаемамамуэнні паміж Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўным саветам Султаната Аман) мы наладжвалі прамыя кантакты паміж дзелавымі коламі абедзвюх краін. Падпісана Пагадненне аб стварэнні сумеснага беларуска-аманскага савета дзеловага супрацоўніцтва. Дасягнуты важныя дамоўленасці паміж Дзяржкімітэтам па навуцы і тэхналогіях Беларусі і Саветам па навуковых даследаваннях Амана, міністэрствамі гандлю, адукацыі, архітэктуры і будаўніцтва. Па выніках перагавораў прапрацоўваецца ўжо магчымыя адкрыцця беларускага гандлёвага дома і правядзення прамысловай выставкі ў Амане.

Члены дэлегацыі, якія прадстаўлялі беларускія органы дзяржаўнага і прадпрыемства, прадэманстравалі свае гандлёвыя ў сферы інвестыцыйнага і гандлёвага супрацоўніцтва. Аднак вынікі не надолго: адсутнасць у членаў дзеловай часткі нашай дэлегацыі ведаў па англійскай мове, вольту вядзення перагавораў, нывяданне кан'юнктуры рынку гэтага рэгіёну, павярхоўныя адносіны да падрыхтоўкі прэзентацыйнага матэрыялу. Гэта неабходна ў экстраным парадку змяніць!

Паважаныя губернатры! Прашу вас звярнуць асабліва ўвагу на неабходнасць якаснай падрыхтоўкі перагавораў прадстаўнікоў вашых рэгіёнаў і кіраўнікоў прадпрыемстваў з замежнымі партнёрамі, у прыватнасці, на якасць прэзентацыйнага матэрыялу. Вельмі прыярытэтнымі з'яўляюцца прэзентацыйныя прапановы мы пакуль не здолны прадставіць дастойна і ў адпаведнасці з агульнапрынятымі міжнароднымі стандартамі.

Паказальным прыкладам работы на міжнародным напрамку служыць правядзены візіт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Венесуэлу. Падпісана каля 20 дакументаў аб супрацоўніцтве ў розных сферах. Дасягнуты новыя дамоўленасці ў галіне энергетыкі. У Венесуэле будуць пабудаваны заводы па вытворчасці МАЗу, даражна-будаўнічай тэхнікі і трактару. Па выніках візіту ў Венесуэлу Кіраўнік дзяржавы дакладна акрэсліў асаблівае стратэгічнае значнасць замацавання Беларусі на новых рынках.

У рамках свайго выступлення хачу асобна спыніцца на рабоце са зваротамі грамадзян. Зварот грамадзяніна — гэта, з аднаго боку, магчымыя яго ўдзелу ў прыняцці дзяржаўна значных рашэнняў, з другога — эфектыўны інструмент выяўлення праблемных пытанняў на месцах. Прэзідыумам Савета Рэспублікі прынята Пастанова аб мерах па ўдасканаленні работы са зваротамі грамадзян. Гэты дакумент паслужыў інструментам у вашай далейшай рабоце. Неабходна ўсеабакова разглядаць звароты, якія паступаюць, ахвіццяюцца асабістыя кантроль за іх праходжаннем у дзяржаўных органах і арганізацыях.

Паважаныя члены Савета Рэспублікі! Наперадзе ў нас змяняльная дата — 65-годдзе Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Яе святкаванне не павінна праціць фармальна. Мы шчыра раз успомнім аб мінулым, аддадзім даніну павагі тым, дзякуючы каму мы маем магчымыя адназначыць гэта святкаванне сустрэнемся з ветэранамі, даведаемся аб іх праблемах і пастанеемся аказаць неабходныя садапейнічанне ў вырашэнні надзённых пытанняў.

Акрамя таго, 9 мая мы абавязаны ўспомніць урокі мінулага і нагадаць аб іх падстапаму пакаленню. Не сакрэт, што ў некаторых дзяржавах ставіцца пад сумненне ўклад савецкага народа ў перамогу над фашызмам. На вярці жаль, сёння не кожны школьнік назаве імёны беларусаў — Герою Савецкага Саюза. Наша з вамі задача — выхваляць адвакаў, духоўна багатых, мыслячых і творчых грамадзян. Ідэалогія высокага патрыятызму — воль краевугольны камень у аснове нашага агульнага дому. Прагрэсіўнае будучае немагчыма без беражлівых і павялічваю адносінаў да гісторыі.

Дарэгі сябры! Сёння мы адзначаем Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі! Гэта святкавацца стала сімвалам дружбы і братэрства нашых краін. Ад усёй душы жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту. Няхай у вашых дамах заўсёды пануюць мір і згода!

Дзякуй за ўвагу!



ІМПЕРАТЫВЫ ЧАСУ — ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ І ЯКАСЦЬ

Выступленне Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь АНДРЭЙЧАНКІ У.П. на адкрыцці чацвёртай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання

Паважаныя дэпутаты! Паважаныя запрашаныя і журналісты! У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь сёння пачынае работу чацвёртая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

Прайшлі тры месяцы сур'ёзнай падрыхтоўчай работы па стварэнні прававых асноваў для дынамічнага развіцця эканомікі, лібералізацыі ўсіх сфераў грамадскага жыцця, а таксама па выбудованні канструктыўнага дыялогу з нашымі замежнымі партнёрамі.

Асабліва ўвага ў міжсесійны перыяд была ўдзелена ўдасканаленню законотворчай дзейнасці, перш за ўсё забеспячэнню якасці падрыхтоўкі законапраектаў, іх адпаведнасці насельным задачам развіцця краіны. На гэта былі нацэлены ўзаемадзеянне з суб'ектамі права заканадаўчай ініцыятывы, аналіз правапрымяняльнай практыкі, вывучэнне сітуацыі на месцах.

Уплыў глабальнага фінансавана-эканамічнага крызісу выявіў шэраг слабых месцаў, якія патрабуюць аператыўнага рэагавання на заканадаўчым узроўні, тым асноўны пакет дакументаў звязаны з эканамічнай праблемай, вывучэнне сітуацыі на месцах.

Уплыў глабальнага фінансавана-эканамічнага крызісу выявіў шэраг слабых месцаў, якія патрабуюць аператыўнага рэагавання на заканадаўчым узроўні, тым асноўны пакет дакументаў звязаны з эканамічнай праблемай, вывучэнне сітуацыі на месцах.

Уплыў глабальнага фінансавана-эканамічнага крызісу выявіў шэраг слабых месцаў, якія патрабуюць аператыўнага рэагавання на заканадаўчым узроўні, тым асноўны пакет дакументаў звязаны з эканамічнай праблемай, вывучэнне сітуацыі на месцах.

На гэтай сесіі нам трэба будзе зрабіць чарговы крок у развіцці заканадаўства ў сферы архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці. Удасканаленне сістэмы кіравання, спрашчэнне адміністрацыйных працэдур дадуць магчымыя больш аператыўна, а значыць і больш эфектыўна вырашаць пытанні існавання будаўніцтва. У сваю чаргу скарачэнне інвестыцыйнага цыкла будаўніцтва будзе садзейнічаць эканамічнаму росту.

На развіцці дзеловай актыўнасці накіраваны змяненні і дапаўненні ў Закон «Аб гаспадарчых таварыствах». Размова ідзе аб устанавленні больш зручных прыярытэтных правілаў дзейнасці суб'ектаў гаспадарання, павышэнні ступені іх абароненасці, а галоўнае — спрашчэнні і адаптацыі заканадаўства да новых эканамічных рэалій.

Перавод эканомікі ў інавацыйнае рэчышча, укараненне навукаёмкіх тэхналогій абумовілі неабходнасць абнаўлення заканадаўства, якое датычыцца навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці. Пры гэтым вельмі значнае нададзецца ўзмацненню прававой аховы аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці. За апошнія 5-6 гадоў колькасць заявак на вынаходствы, карысныя мадэлі і прамысловыя ўзоры павялічыліся ў Беларусі практычна ў два разы. Замацаваць і развіць гэту тэндэнцыю дадуць магчымыя спрашчэнне працэдур, што ахвіццяюцца патэнтным органам, узмацненне абароны праваў аўтараў, гарманізацыя беларускага і расійскага заканадаўства ў гэтай сферы.

Наступны вектар — прававое забеспячэнне развіцця экспартнага патэнцыялу. Галоўную ролю тут адгрывае павышэнне якасці айчынянай прадукцыі, дзавядзенне яе да ўзроўню сучасных стандартаў. На гэта, у прыватнасці, накіраваны падрыхтаваны да другога чытання праект Закона «Аб ветэрынарнай дзейнасці».

Жывёладоўчая прадукцыя — стратэгічны экспертны рэсурс, і заканадаўчае замацаванне дакладнай сістэмы маніторынгу за эпізотычнай сітуацыяй у краіне і ў нашых гандлёвых партнёраў, а таксама прыяўдзненне нацыянальных стандартаў у адпаведнасць з нормамі і правіламі, якія дзейнічаюць у Еўрапейскай эканамічнай супольнасці і бліжэйшымі замежжы, дадуць магчымыя павысіць давер замежным спажыбцоў да беларускіх тавараў.

Фарміраванне ўмоўнага аб Беларусі як краіне, прывабнай для турыстаў, павышэнне якасці прадаўжальнасці паслуг у эканоміцы «Аб турызме».

З улікам рэкамендацыі Сусветнай гандлёвай арганізацыі прадуладжваецца карэкцыйная заканадаўчая аб тэхнічным нарміраванні і стандартызацыі аб частцы спрашчэння працэдур, што будзе садзейнічаць зняццю адміністрацыйных бар'ераў у міжнародным гандлі.

У сферы увагі дэпутатаў і абарона нацыянальнага рынку праект новага Закона «Аб знешняй працоўнай міграцыі», які нам трэба будзе разглядаць у першым чытанні, даецца магчымыя спрашчэнне механізм прыцягнення ў краіну замежнай працоўнай сілы, забеспячэнне абарону праваў працоўных, установа больш дакладна прадак і працаўладкавання і ахвіццяюцца інструментам дзейнасці.

Эфектыўнасць эканомікі непазбавна залежыць ад рацыянальнага выкарыстання рэсурсаў, у тым ліку прыродных. Рэалізацыя паліжанаў, што ўносяць у Закон «Аб ахове навакольнага асяроддзя», створыць умовы для фарміравання нацыянальнай экалагічнай сеткі і біясферных рэзерватаў, захавання экалагічнай разнастайнасці прыроды



цвёрда адстойвалі пазіцыю аб паўнацэнным і раўнапраўным удзеле Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у стварэнні і дзейнасці гэтай парламенцкай структуры.

Беларускія парламентарыі актыўна ўдзельнічалі і ў абмеркаванні шырокага спектра пытаньняў сусветнага парадку дня. У ходзе работы 122-й Асамблеі Міжпарламенцкага Саюза ў Бангкоку кіраўнік нашай дэлегацыі выступіў па пытанні аб ролі парламентаў у працэсах палітычнага прымірэння і належнага кіравання. Прадметам абмеркавання на форуме былі таксама праблемы больш хуткага дасягнення Мэтаў развіцця тысяччагоддзя, узаемадзеяння ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трансгранічным тэрарызмам, наркатрафікам, незаконным гандлем зброяй і людзьмі.

Гаворачы аб развіцці двухбаковых сувязяў, асабліва адзначу наш візіт у Сірыйскую Арабскую Рэспубліку, у рамках якога праведзены сустрэчы на самым высокім дзяржаўным узроўні і дасягнуты прынцыповыя дамоўленасці аб далейшым развіцці ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. Адносна двухбаковага ўзаемадзеяння размова ідзе аб фарміраванні міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве на базе ўжо дзейных дэлегацыйных груп дружбы. Акрамя таго, падчас візіту нам удалося актывізаваць работу па праектах стварэння сумесных прадпрыемстваў і пачыненні тавараабмену. Закладзены фундамент для развіцця плённага ўзаемаадносінаў паміж Брэскай вобласцю і сірыйскай губернарствам.

У Ерэване адбылося чацвёртае пасяджэнне Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага сходу Рэспублікі Арменія. У цэнтры увагі яго ўдзельніцамі былі пытанні садзейнічання развіццю эканамічнага, навукова-тэхнічнага і культурнага супрацоўніцтва.

Беларускія парламенцкія дэлегацыі таксама наведвалі ў візітамі Ізраіль, Італію, Латвію, Аман, Польшчу, Сірыю, Таджыкістан, Туркменістан, Францыю. Сустрэчы гэтыя былі даволі плённымі. Так, у час перагавораў з Намеснікам Старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпінам адбылося прадметнае абмеркаванне ходу рэалізацыі дамоўленасцяў, дасягнутых у рамках афіцыйнага візіту дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у Кітай у снежні мінулага года. Намечаны вектары далейшага развіцця беларуска-кітайскіх міжпарламенцкіх сувязяў.

У мэтах актывізацыі двухбаковых кантактаў у міжсесійны перыяд створаны новыя рабочыя групы па супрацоўніцтве з парламентамі Манголіі, Туркменістана, Харватыі, Чэхіі, Эстоніі.

Не менш інтэнсіўна будзе міжнародная дзейнасць і ў перыяд сесіі. У Санкт-Пецярбургу пройдзе чарговыя мерапрыемствы міжпарламенцкіх структур СНД, ЕўраАзЭС і АДКБ.

Сумесна з Рабочай групай Парламенцкай Асамблеі АБСЕ па Беларусі мы вядзем падрыхтоўку семінара па праблемацыі сродкаў масавай інфармацыі. У сувязі з тым, што апошнім часам актуалізавалася тэма прымянення пакарэння смерцю ў Беларусі, у Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь створана адпаведная рабочая група для больш глыбокага вывучэння гэтай праблемы, прапрацоўваецца пытанне аб правядзенні круглага стала і сямінара па лініі Савета Еўропы і яго Парламенцкай Асамблеі.

Прадуцця наша работа ў рамках парламенцкай структуры Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы, Парламенцкай Асамблеі Чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва, Міжпарламенцкай Асамблеі праваслаўя, а таксама міжнароднага грамадскага аб'яднання «Славянскі парламенцкі саюз».

Насычанымі будуць і двухбаковыя кантакты. Прадуладжваецца наведванне нашымі дэлегацыямі Сербіі і Францыі. Чакаюцца афіцыйныя візіты ў Беларусь парламенцкіх дэлегацыяў Арменіі, Лівана, Туркменістана, Філіпінаў, рабочыя сустрэчы з парламентарыямі Азербайджана, Латвіі, Сірыі.

Паважаныя дэпутаты! Традыцыйна ў перыяд вясенняй сесіі Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка звартаецца з Пасланнем да беларускага народа і Парламента. Выкананне задач, якія будуць пастаўлены Кіраўніком дзяржавы, безумоўна, запатрабуе ад нас максімальнай адказнасці і прафесіяналізму. Тым больш што гэты год аб'яўлены годам якасці. Для нас гэта перш за ўсё якасць законапраектаў, якія прымаюцца намі, выніковасць парламенцкай дыпламатыі, паслядоўнае абарона інтарэсаў выбаршчыкаў, аказанне садзейнічання мясцовым органам улады ў вырашэнні праблем насельніцтва, рэалізацыі антыкрызісных мерапрыемстваў і выкананні прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны ў завяршальны год п'яцігоддзя.

Напрыканцы хачу падзякаваць за добрую падрыхтоўку да сесіі і пажадаць усім паспяховага выніку ў вырашэнні праблем насельніцтва ў Парламенце і Асамблеі ініцыятывы Еўрасаюза «Усходняе партнёрства». На мерапрыемствах, прысвечаных гэтай тэме, нашы калегі

Дзякуй за ўвагу.

«Хто з Масквы, а хто з Растова, ну а я, браткі, з Хрыстова...»



Мясцовы пазт-самавук Люцыян ШЧАСНЫ втае вясну ў сваёй вясновай «філармоніі».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У лесе побач з Хрыстовам ёсць урочышча Горкі. Існуе легенда, што ў XI стагоддзі там быў узведзены манастыр. Першыя манахі-хрысціянне, пахрысціўшы 14 мясцовых людзей, называлі іх дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсадыла яе рознымі кветкамі. Кажы: «Каб дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсадыла яе рознымі кветкамі. Кажы: «Каб дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсадыла яе рознымі кветкамі. Кажы: «Каб дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсадыла яе рознымі кветкамі. Кажы: «Каб дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсадыла яе рознымі кветкамі. Кажы: «Каб дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсадыла яе рознымі кветкамі. Кажы: «Каб дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсадыла яе рознымі кветкамі. Кажы: «Каб дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсадыла яе рознымі кветкамі. Кажы: «Каб дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсадыла яе рознымі кветкамі. Кажы: «Каб дзецьмі Хрыста. А месца — Хрыстовам. З тых першых тутэйшых хрысціян і паходзіць сённяшняе насельніцтва з прывітанымі Шчасны, Малец, Машніч, Татарэнка. Але першае згаданне пра вёску, які сведчыць краязнаўчы матэрыял, сабраны ў сельсаўеце, адносіцца да часу караля Стэфана Батуры, які кіраваў у другой палове XVI стагоддзя. А той манастыр хрысціянства да часу Паўночнай вайны Беларусі быў спалены шведамі. Сёння на падмурках былога кляштара расце лес. Пакінула пра сабе памяць вайна з Напалеонам. На поўдні ад вёскі яшчэ захавалася рэшткі гаці, — скіроўвае маю ўвагу старшыня сельсаўета Таіся Баторы.

Спраўды добры гаспадарскі тон задае вясковым старэйшына Людміла Шчасная. Уласна чужына яна стварыла перад сваім домам скульптурную кампазіцыю і абсады

СА «ЗВЯЗДОЙ» НЕ ПРАЙГРАЕШ!

Розыгрыш

Пачнём адразу з галоўнага. У нумары за 1 красавіка жартуючымі, не адпаведнымі рэчазнасці, былі толькі тры публікацыі. Гэта: «Будзе «лясы цукар»?», ««паціснуць мядзведжо лапу»...», «На Брэстчыне ўпершыню зафіксаваны чатырохкрылыя совы». Між тым, як мы ўжо наведваліся, па меркаванні некаторых чытачоў першакрасавікімі былі зусім іншыя варыянты. Лідарамі сталі матэрыялы «Пра сяброў-таварышаў з усмешкай» (цалкам абозваліся асобныя абзацы), «Ад усмешкі стане ўсім святлей!» і «Рухаць целам». Далей па рэйтынгу выдзямлілі некаторыя палічылі і паведамленні пра рабаванне банка ў Парыжы і хірургічную аперацыю ў Кітаі, падчас якой з чэрапу дзіцяці дасталі драўляную палчку для ежы. У лік жартуючых была залічана публікацыя «Неспрыяльныя дні і гадзіны ў красавіку» і нават... У Генпракуратуру Беларусі не паступала ніводнай скаргі...» Пра гэтым пераважаюць большыя чытачоў гаварыла, што рэдакцыйнае заданне не выклікала ў іх ніякіх цяжкасцяў. Паспяхліліся? Многія здэвалі, што, прачытаўшы газету за 15-20 хвілін (толькі яе атрымаўшы), набіралі рэдакцыйны нумар тэлефона.

...Адным з першых правільна адказаў паступілі са Слуцкага краязнаўчага музея. Старшы навуковы супрацоўнік Святлана ЖУКОУСКАЯ агучыла яго ад імя ўсіх 11 чалавек — калектыву, што прымаў удзел у разгадаванні нашай загадкі. Першая плячэрка шчасліўчыкаў, што вылічылі першакрасавікі публікацыі, сфарміравалася на працягу крыху больш гадзіны. Дарэчы, другую плячэрку распахнуў таксама работнік музея — сталічнага Літаратурнага імя Пётруся Броўкі. Зінаіда ДУБОВІК шыра падазякала за розыгрыш, сказала, што атрымала задавальненне ад яго. З кожным чытаннем мы імкнуліся паходзіць колкі пагаварыць пра жыццё, выслухаць, карыстаючыся выкладкам, парады, заўвагі і высвятляліся цікавыя моманты. Напрыклад, былі сярэд удзельнікаў розыгрышу і некаторыя нашы інштатныя аўтары, якія не аднойчы дуркавалі свае творы пад рознымі рубрыкамі (пераважна ў Валентыны Доўнар у «Але, народ на провадзе»). Гэта Сціпан

Соф'я ДМУХОЎСКАЯ з вёскі Сноў Нясвіжскага раёна і Віктар НЕЗДЗЕРАЎ з вёскі Копысь Аршанскага апроч іншага гаварылі пра сур'ёзныя рэчы, у прыватнасці, дзякавалі за дыскусію адносна сацыяльнага становішча і статусу на-стайнікаў у беларускім грамадстве. «Вы першыя так напісалі пра на-стайнікаў!», — заўважыла Соф'я Паўлаўна. «Ніхто не асмеліўся так напісаць!», — завочна дапаўняў яе Віктар Іванавіч.

З Аляксандрай ЛІС з вёскі Залессе Смаргонскага раёна крыху пагаварылі пра справы сямейныя. Аляксандра зараз у водпуску па дагледзе дзіцяці. «Гулялі з дзіцем на вуліцы на свежым паветры. Там жа і прачытала «Звязду», першакрасавіцкія жарты знімаю адроз». А вучню земаіа класа Домжавіцкай агучылаадукацыйнай школы, што ў Дзяржынскім раёна, Данілу БЕЛЬСКАМУ дапамагла бабаўля. Яна нашу газету вылісае гадоў 20. А самому Данілу ў «Звяздзе» падабаюцца рубрыкі «Усміхнемся», «Але, народ на провадзе». А яшчэ — фотаздымкі на першай паласе. І бабаўля з унукам адказалі б правільна, каб не лішні і няправільныя варыянт — «Бонус-Мінск». Магчыма, таму, што з заданнем вы разам справіліся за 20 хвілін? Даніле, не сумуй — твае шанцы яшчэ наперадзе!

Тым больш што пазнейшыя цяжкасці былі нават у даўнік падлісчыкаў. Міхась ПЕТРАШЭВІЧ з горада Іванава, які нашу газету пачаў вылісаваць, яшчэ жыўчы на Камчатцы, так і сказаў: «Спачатку я на матэрыял пра саву «павёўся». І чым далей чытаў, тым больш здзіўляўся...» А Іван БАНДАРАЎІК з Барысава да апошняга моманту не мог

вызначыцца з колькасцю варыянтаў і самімі публікацыямі, што, на думку чытача, былі неспраўднымі. Іван Адамавіч разважаў, сумняваюся, але ж мы не маглі даць яму ніякай падказкі, а гатовыя былі казаць толькі гатовы варыянт адказаў. Напрыканцы суразмоўца сказаў слушыныя словы: «Ну, калі што не так, будзем лічыць гэта размінкай». І тое праўда. Як прызнавалі многія чытачы, розыгрыш хоць і пасмашыў іх, але ж «Звязду» яны любяць і паважаюць не толькі за гэта.

Зоя МАЛІНОВСКАЯ з вёскі Дворнава Шаркоўшчынскага раёна прадуе сакратаром сельскага Савета. Сказала, што акрамя публікацыі Янкі Крука і Аксаны Каткові не прапачуе ўсяго, што звязана з вёскай. Надзея КАЗАКЕВІЧ з вёскі Сіпішчава Дубровенскага раёна шмат казырага знаходзіць у артыкулах пад рубрыкай «Сад і агарод», любяць чытаць палітычныя навіны. Падабаецца «Звязда» і старшаму інспектару цэнтры прапаганды МНС Але ШАРКАЎ, яна знаходзіць у ёй шмат цікавага.

На жаль, мы не можам пералічыць усе прозвішчы чытачоў, што прыняў удзел у першакрасавіцкім розыгрышы — іх вельмі шмат. Спадзяёмся, што галасы многіх з іх мы яшчэ не раз пачуем падчас іншых «звяздоўскіх» конкурсаў і не толькі іх.

...Апошні званок прагучаў дакладна ў 17 гадзін — у апошнюю хвіліну, калі мы яшчэ маглі прымаць адказы. Тэлефанаваў мінчанін Іван ХАРЭВІЧ: «Не паспеў?» Ды не, гатовы выслухаць вашы варыянты. І пра сябе — зчычым вам удачы. Шкада, шкада, Іван Аляксеевіч, але вы памыліліся...

СТВАРАЕЦЦА МУЗЕЙ БЕЛАРУСКАГА ПАРЛАМЕНТАРЫЗМУ

Пра гэта наведанні старшыня Камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Аляксандр Юшкевіч падчас сустрэчы з групай студэнтаў міжнароднага аддзялення Інстытута журналістыкі Белдзяржуніверсітэта. Размова адбылася напярэдадні адкрыцця чацвёртай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу чацвёртага склікання.

У музеі на адносна невялікай плошчы будзе размешчана экспазіцыя, прысвечаная галоўным этапам развіцця і ўмацавання заканадаўчай галіны ўлады нашай дзяржавы. Зараз ідзе збор і апрацоўка экспанатаў. Аляксандр Мікалаевіч таксама расказаў студэнтам пра некаторыя бакі заканатворчага працэсу.

У ходзе наведвання Палаты прадстаўнікоў будучыя журналісты міжнароднік пазнаёмліліся і з арганізацыі супрацоўніцтва дпутатаў з парламентамі і дзяржаўнымі органамі замежных дзяржаў, міжпарламенцкімі і іншымі міжнароднымі арганізацыямі, з практыкай асвятлення ў СМІ дзейнасці дпутатаў, камісій Палаты.

Леанід ТУГАРЫН.

БЯЛГРАД НАБУДЗЕ 83 МІНСКАЯ ТРАЛЕЙБУСЫ

«Белкамнаш» абшоў калег — украінскіх і кітайскіх вытворцаў — па шэрагу паказчыкаў, у тым ліку па такіх важных, як суднасныя цэны і якасці.

Сербы набылі ў мінскага заводу базавую 321-ю мадэль гарадскога электратранспарту з нізкай падлогай. Гэтая тэхніка дзаваліе эканоміць больш як трэць электраэнергіі. Акрамя таго, у маі беларускае прадпрыемства адправіць першы тралейбус у Аргенціну. Мадэль 333 (лавышаный умяшчальнасці, двухзвенная) будзе праходзіць у паўднёваамерыканскай краіне вопытную эксплуатацыю.

Наталія ВАВІЛАВА, «Мінск—Навіны».

СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ БАЛАНСЕ, ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2009 ГОД ПО ОАО «ВИТЕБСКЛЕС»

№ п/п	Наименование показателей	Сумма млн руб.
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	21364
2	Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	22802
3	Прибыль (убыток) от реализации	-1438
4	Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	-426
5	Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, всего	-295
6	Итого прибыль (убыток) за отчетный период для налогового учета	-2159
7	Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли	44
8	Чистая прибыль (убыток)	-2203

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «Витебсклес» на 01 января 2010 года

№ п/п	АКТИВ	Сумма млн руб.	№ п/п	ПАССИВ	Сумма млн руб.
1	Внеоборотные активы, всего	10589	1	Капитал и резервы	5883
1	В т.ч. основные средства	10589	2	Обязательства, всего	2249
2	Оборотные активы, всего	4211	3	В т.ч. долгосрочные кредиты	2249
3	В т.ч. - запасы	2723	3	Краткосрочные кредиты	1480
4	- дебиторская задолженность	1402	4	Кредиторская задолженность	4498
5	- денежные средства	84	5	Задолженность перед учредителями	505
6	- прочие оборотные активы	2	6	Прочие краткосрочные обязательства	185
	Итого активов	14 800		Итого пассивов	14 800

Генеральный директор А.В. Пеонов
Главный бухгалтер А.Л. Литвинова УНП 300029146

Хакей Сёння нас чакае суперфінал!

Салігорскі «Шахцёр» у шостым фінальным паядынку Адркрытага чэмпіянату Беларусі па хакеі атрымаў перамогу над «Юнацтвам» (3:2) і здасяў лік у серыі! Сёння ўвечары нас чакае эўрапейскі суперфінальны гульня. «Мінск-Арэна», 18:00.

Прызначна, напэўна, менавіта гэтага чакалі нейтральна настроеныя заўятары па ўсёй краіне. Вось так, каб у выршальным супрацьстаяні вызначыць найлепшага з лепшых. Каманды за папярэдня гульні даказалі, што ні ў чым не саступаюць адна адной. Розніца ў ліку, акрамя пятай гульні, ніколі не перавышала адной шайбы. Калі дзядзька яшчэ 5 авертаймаў у першых трох матчах, дакладна зразумела — сённяшні паядынак абячае стаць класікай фіналу. Не прапусціце!

Хоць наогул усяго гэтага маглі і не быць. У першы дзень красавіка «Юнацтва» ў сталічным Палацы спорту маглі паставіць канчатковую кропку, салігорцам жа абяважова патрэбна было перамагач, каб працягнуць барацьбу.

Першы перыяд каманды адкаталі безынікова. У апраўданне можна адзначыць, што не зусім

Предложение о покупке акций ОАО «Минскводстрой» на баланс Общества

№	Наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Минскводстрой», 220090, г. Минск, ул. Широкая, 4, тел. 265 61 04
1.	Наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Минскводстрой», 220090, г. Минск, ул. Широкая, 4, тел. 265 61 04
2.	Цель приобретения акций	2743 ростые обыкновенные акции
3.	Количество приобретаемых акций	1 000 000 рублей за одну акцию
4.	Цена приобретения акций	с 15.04.10 г. по 15.05.10 г.
5.	Даты начала и окончания срока представления предложений акционеров на продажу акций	с 15.05.10 г. по 01.06.10 г.
6.	Даты начала и окончания срока заключения договоров купли-продажи акций	г. Минск, ул. Шафарынская, 11 (каб. 409)
7.	Адрес, по которому будут заключаться договора купли-продажи акций	денежными средствами через бухгалтерию Общества, в течение 30 дней со дня заключения договоров купли-продажи акций
8.	Сроки, форма и порядок оплаты акций	

ШАРКОВЩИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ПРИРЕЛЬСОВОГО СКЛАДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Витебская обл., г.п. Шарковщина, ул. Вокзальная, 1.

Наименование строения, год постройки	Характеристика строения	Назначение строения	Общая площадь строения
Здание прирельсового склада, 1966	Крыша – волнистая, фундамент – бутобетон, стены – кирпичные, пол – дощатый	Здание специализированное складов, хранилищ	1 232,9 кв. м

Земельный участок для содержания и обслуживания здания — 0,1862 га.
Начальная цена — 152 697 392 бел. руб. с НДС.
Размер задатка — 15 269 739 бел. руб. Аукцион состоится 15.04.2010 г. в 08.00 по адресу: Витебская обл., г.п. Шарковщина, ул. Красноворская, 1. Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 14 апреля 2010 года до 13.00. Договор купли-продажи заключается не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Контактные телефоны: (802154) 4 12 31, 8 029 127 46 93, см. инф. на сайте www.minsk-region.gov.by в разделе «Аукционы». УНП 100155376

ОАО «БЕЛХИМ» ИНФОРМИРУЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ, ЧТО С 15 апреля по 15 июля 2010 г. БУДУТ ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ за 2009 год

Дивиденды будут зачислены на лицевые счета, открытые в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк» г. Минска и в РКЦ банка, г. Фаниполь. Расходы по перечислению дивидендов производятся за счет средств Общества.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ открытого акционерного общества «БЕЛХИМ» за 2009 год

№ строки	Наименование показателей	Единица измерения	За 2009 год
1	Выручка от реализации товаров, работ и услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)	млн руб.	110 712
2	Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	млн руб.	107 411
3	Прибыль от реализации товаров, работ, услуг	млн руб.	3 301
4	Прибыль от операционных доходов и расходов	млн руб.	-21
5	Прибыль от внереализационных доходов и расходов	млн руб.	-1646
4	Налоги и другие платежи из прибыли	млн руб.	792
5	Чистая прибыль	млн руб.	842
6	Дебиторская задолженность	млн руб.	14 070
7	Кредиторская задолженность	млн руб.	5 046
8	Активы баланса	млн руб.	36 617
9	Чистые активы	млн руб.	10 965
10	Направлено прибыли на увеличение уставного фонда	млн руб.	0
11	Начислено на выплату дивидендов	млн руб.	41,4
12	Дивиденды на одну акцию, за отчетный период	рублей	117,19
13	Количество акционеров – всего	лиц	432
13.1	в том числе:		
13.1.1	юридических лиц	лиц	41
13.2	физических лиц	лиц	131
14	Списочная численность работающих	человек	192
15	Обеспеченность акции имуществом Общества	тыс. руб.	31
16	Уставный фонд акционерного Общества	млн руб.	707 278

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2009 год

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	245009	216248
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	14188	13287
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)	020	230821	202961
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	207154	181760
Расходы на реализацию	060	21064	17743
Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)	070	2603	3458
2. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Операционные доходы	080	622	587
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	081	55	33
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	090	567	554
Операционные расходы	099	548	374
Операционные расходы от операций с активами	100	339	391
Прочие операционные расходы	102	15	-
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (090-100)	109	324	388
Прочие операционные расходы	102	15	-
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (090-100)	120	228	163
3. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Внереализационные доходы	130	2090	1057
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы	131	61	35
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы)	140	2029	1022
Внереализационные расходы	150	1092	448
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (140-150)	160	937	574
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (070+/-120+/-160)	200	3768	4195
Налог на прибыль	250	711	974
Налоги, сборы и платежи из прибыли	260	352	391
Прочие расходы и платежи из прибыли	270	3	19
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270)	300	2702	2811

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Показатель	Единица измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	160	417
в том числе: юридических лиц	лиц	4	417
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде (млн руб.)	рублей	42,04	34,30
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (руб.)	рублей	1201,00	980,00
Количество простых акций, находящихся на балансе Общества	штук	0	0
Среднесписочная численность работающих	человек	285	304

Генеральный директор В.М. Марченко
Главный бухгалтер М.В. Жиревская УНП 100025653

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕЗИНОТЕХНИКА»

Учетный номер платящика: УНП 600101927
Вид деятельности: Производство резиновых изделий
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Орган управления: Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единая измерение: млн руб.
Адрес: г. Борисов, ул. Комсомольская, 82

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2010 года

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства			
первоначальная стоимость	101	14 338	15 059
амортизация	102	11 098	11 311
остаточная стоимость	110	3 240	3 748
Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	111	36	36
амортизация	112	35	36
остаточная стоимость	120	1	-
Доходные вложения в материальные ценности			
первоначальная стоимость	121	-	-
амортизация	122	-	-
остаточная стоимость	130	-	-
Вложения во внеоборотные активы	140	345	71
в том числе:			
незавершенное строительство	141	318	21
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 586	3 819
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	2 841	2 739
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные активы	211	1 216	1 247
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве и подсобных производствах	213	133	83
расходы на реализацию	214	2	5
готовая продукция и товары для реализации	215	1 030	825
товары отгруженные	216	431	540
выполненные этапы по незавершенным работам	217	-	-
расходы будущих периодов	218	29	39
прочие запасы и затраты	219	-	-</

ДЗЕВЫ ПАВІННЫ ўВАЖЛІВА САЧЫЦЬ ЗА СВАІМІ СЛОВАМІ, А ЛЬВАМ НЕЛЬГА ЗАБЫВАЦА ПРА СВАЕ АБАВЯЗКІ

У АБЕН. Верагодна некаторыя цяжкасці ў справах. Хутчэй за ўсё, дзевяцца даказваю сваю прафесійную кампетэнцнасць як у будыных пытаннях, так і ў дробязях. Калі атрымаецца, то ваш аўтарытэт значна ўзрасце, а гэта будзе спрыяць прафесійнаму кар'ернаму павышэнню. Пажадна прымаць усе рашэнні самастойна, не прыслухоўваючыся да аматараў даваць «мудрыя» парады.

ЦЯЦЛЭ. Магчымыя неспадзяваныя адказныя мерпрыемствы, прычым адказваць дазваджае не толькі і не гэтулькі за сябе, колькі за ўчынкi паводзіны іншых людзей. Цалкам магчыма, зрэшты, што такая сітуацыя прывядзе да фінансавага поспеху. Тыдзень спрыяльны для пачатку новых спраў. Пянадзелак, серада і чацвер добрыя для падлі-

сання фінансавых дамоў, дасягнення кампрамісаў па грашовых пытаннях. У другой палове тыдня магчымыя важныя дзелавыя прароўны; гэтыя дні могуць стаць пераломнымі ў сэнсе фінансавага дыялогу. У пятніцу шмат будзе залежаць ад вас. Пажадна ў гэты дзень прысягаць частку часу планаванню найбліжэйшай будучыні. У выхадныя могуць разлічвацца на дапамогу сявакоў, аднак не дзяліцца з імі асабістымі ўражаннямі і наогул паменш балбачыце.

ПАК. Можна паступіць перспектыўна дзелавыя прароўны, якая адкрывае новыя магчымасці. У сераду паспрабуеце не ігнараваць увагу начальства, нават калі не з усім згодныя. У адваротным выпадку рызыкуеце страціць надзею на дадатка да зарплаты. Калі будзеце ўважліва слухаць і чуць наваколных, то зможаце дасягнуць згоды і паразумення нават з самымі нэгюдымі людзьмі. Паспрабуеце своечасова выконваць узятыя абавязальствы — так будзе

Усходні гараскол на наступны тыдзень

ПЛОСТЭРКА 5

3 красавіка 2010 г. **ЗВЯЗДА**

СТРАЛЕЦ. Можна завяршыць важны этап у вашай кар'еры, так што не варта спяшацца з прыняццем рашэнняў. Дбайна ўважце ўсе шанцы. Вельмі не рэкамендуецца размаўляць з выказваннем, хай нават цалкам недарэчным. Даламогі і падтрымкі ні ад сяброў, ні ад сваёй каманды ў гэты дзень не варта — разлічваць толькі на сябе. У аўторак магчымыя рэзкія змены настрою. У суботу могуць паўстаць з'яўняцца праблемы з рэалізацыяй планаў і ідэй.

КАЗЬЯРО. Паспрабуеце трохі змяніць свой стыль зносінаў: перанясце прыярытэты, памяняйце аўдыторыю. Задумайцеся над тым, што для таго, каб праславіцца выдатным сэрвісам, зусім не трэба шмат гаварыць — значна важней умець слухаць. Не чапляйцеся да начальства з новымі ідэямі: на гэтым тыдні яны перагружана іншымі клопатамі і праблемамі. Лепш будзеце больш уважлівымі, выконвайце распараджэнні дакладна і ў тэрмін. Адна памылка можа сапсаваць вам рэпутацыю, а выправіць яе будзе нашмат цяжэй, чым прадухіліць.

ВАДАЛЕЙ. Смела можаце пашыраць свой бізнес або прыступаеце да новага віду дзейнасці. Серада — удалы дзень для таго, каб спакойна абдумаць абставіны,

у якіх вы апынуліся, і знайсці правільнае рашэнне. Магчыма, варта пачаць нейкі час у адзіноце, у спакійным становішчы. У канцы тыдня дзевяццаць усе раз распачаць нейкія дзеланы, іншы можаць не паспець увабодзіць задуманае ў жыццё. Паспрабуеце кожны вечар складаць план на наступны дзень — гэта дзевяццаць шмат чаго паспець зрабіць. Пажадна не ўважвацца ў інтэр'ю супраць начальства, іншы дзевяццаць шукаць новае месца працы.

РЫБЫ. Скінце з сябе цяжар непатрэбных праблем і паспрабуеце зліваць радасць вясновага настрою. Дзевяццаць прывясці невялікія намаганні для таго, каб вашы планы не былі парушаныя. Магчымыя дробныя бытавыя цяжкасці, якія ўзнікаюць на роўным месцы. Мае сэнс заняцца ўмацаваннем сяброўскіх сувязяў з калегамі, каб больш паспяхова супрацьстаяць надбаразчыліцям. У пянадзелак актывізіце сваю дзейнасць — начальства гэта заўважыць і ацэнціць. Адна памылка можа сапсаваць вам рэпутацыю, а выправіць яе будзе нашмат цяжэй, чым прадухіліць.

Усё патроху ўзрастае. У суботу пагутарыце са старэйшымі сваякамі: Серада — удалы дзень для таго, каб спакойна абдумаць абставіны,

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Цептер Банк

ЗАО «ЦЕПТЕР БАНК» *эл. адрас: info@zepterbank.by*
 Адрас: 220034, ул. Платонова, 1Б, г. Минск *Тел. 331 89 49, факс 331 89 48*

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2010 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2009 г.	2008 г.
1	2	3	5	6
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	1 159,0	-
3	Средства в Национальном банке	1102	3 623,9	15 367,1
4	Ценные бумаги:	1103	19 290,1	2 207,3
	для торговли	11031	8 048,0	2 207,3
	удерживаемые до погашения в наличии для продажи	11032	-	-
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	18 686,8	20 234,8
6	Кредиты клиентам	1106	27 265,0	-
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	-	-
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	1 980,0	-
9	Прочие активы	1109	1 593,5	95,5
10	ИТОГО активы	110	73 598,3	37 904,7
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
12	Средства Национального банка	1202	-	-
13	Кредиты и другие средства банков	1205	852,5	-
14	Средства клиентов	1206	21 139,9	-
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	4 870,0	-
16	Прочие обязательства	1209	1 539,1	1 045,3
17	ВСЕГО обязательства	120	28 401,5	1 045,3
18	КАПИТАЛ			
19	Уставный фонд	1211	36 000,0	36 000,0
20	Эмиссионный доход	1212	-	-
21	Резервный фонд	1213	2 101,5	-
22	Накопленная прибыль	1214	7 056,3	859,4
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	39,0	-
24	ВСЕГО капитал	121	45 196,8	36 859,4
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	73 598,3	37 904,7
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
27	Требования	1301	18 067,6	-
28	Обязательства	1302	2 830,4	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2009 год (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2009 г.	2008 г.
1	2	3	5	6
1	Процентные доходы	2011	6 316,7	1,0
2	Процентные расходы	2012	1 012,5	-
3	Чистые процентные доходы	201	5 304,2	1,0
4	Комиссионные доходы	2021	293,5	-
5	Комиссионные расходы	2022	74,2	0,3
6	Чистые комиссионные доходы	202	219,3	(-0,3)
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	11 057,6	1 465,3
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	67,7	3,0
9	Доход в форме дивидендов	205	-	-
10	Чистые отчисления в резервы	206	522,3	68,5
11	Прочие доходы	207	2,1	-
12	Операционные расходы	208	5 756,9	249,2
13	Прочие расходы	209	226,2	5,8
14	Налог на прибыль	210	1 847,2	286,1
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	8 298,3	859,4
	Базовая прибыль на простую акцию (в рублях)		691,53	71,62
	Разводненная прибыль на простую акцию (в рублях)		691,53	71,62

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2009 год (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование показателей	Символ	Наименование статей капитала					Всего капитал (сумма граф 4-8)
			Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль	Фонд переоценки статей баланса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. За год, предшествующий отчетному								
1	Остаток на 1 января 2008 года	3011	-	-	-	-	-	-
2	Изменения статей капитала	3012	36 000,0	-	-	859,4	-	36 859,4
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	859,4	-	859,4
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	-	-	x	-
2.3	операции с учредителями (участниками)	30123	36 000,0	-	x	-	-	36 000,0
2.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	36 000,0	-	x	x	x	36 000,0
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-	x	-
2.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-
2.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-
2.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 1 января 2009 года	3013	36 000,0	-	-	859,4	-	36 859,4
Раздел II. За отчетный год								
4	Остаток на 1 января 2009 года	3011	36 000,0	-	-	859,4	-	36 859,4
5	Изменения статей капитала	3012	-	-	2 101,5	6 196,9	39,0	8 337,4
5.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	8 298,3	39,0	8 337,3
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	2 101,5	(-2 101,5)	x	-
5.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	-	x	-
5.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-	x	-
5.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-
5.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-
5.8	прочие изменения	30126	-	-	-	0,1	-	0,1
6	Остаток на 1 января 2010 года	3013	36 000,0	-	2 101,5	7 056,3	39,0	45 196,8

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2009 год (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2009 год	2008 год
1	2	3	5	6
1	Прибыль за отчетный период	301211	8 298,3	859,4
2	Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период	301212	39,0	-
2.1	переоценка основных средств	3012121	37,0	-
2.2	переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012121	-	-
2.3	переоценка ценных бумаг	3012121	2,0	-
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124	-	-
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125	-	-
3	ИТОГО совокупный доход за отчетный период		8 337,3	859,4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2009 год (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2009 г.	2008 г.
1	2	3	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
2	Полученные процентные доходы	7010	6 316,5	1,0
3	Уплаченные процентные расходы	7011	(-1 012,7)	-
4	Полученные комиссионные доходы	7012	290,1	-
5	Уплаченные комиссионные расходы	7013	(-69,6)	(-0,2)
6	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	7014	393,0	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	7015	67,7	3,0
8	Доход в форме дивидендов	7016	-	-
9	Прочие полученные доходы	7017	2,1	-
10	Прочие уплаченные расходы	7018	(-5 785,7)	(-251,0)
11	Уплаченный налог на прибыль	7019	(-1 854,6)	(-287,1)
12	Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	701	(-1653,2)	(-534,3)
13	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	7020	(-511,4)	-
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	7021	(-16 025,6)	(-2 204,2)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов и других денежных средств в банках	7022	1 135,4	(-13 700,0)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	7023	(-27 030,4)	-
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	7025	(-1 239,2)	(-96,7)
18	Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов	702	(-43 671,2)	(-16 000,9)
19	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	7030	-	-
20	Чистый прирост (снижение) денежных средств в форме кредитов и других средств банков	7032	739,3	-
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	7033	20 891,9	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	7034	4 419,1	-
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	7035	(-391,5)	1 037,1
24	Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств	703	25 658,8	1 037,1
25	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70	(-19 665,6)	(-15 498,1)
26	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
27	Приобретение основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	7110	(-2 084,7)	-
28	Продажа основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	7111	-	-
29	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	7112	-	-
30	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	7113	-	-
31	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	7114	(-14 208,1)	-
32	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	7115	14 208,1	-
33	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71	(-2 084,7)	-
34	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
35	Эмиссия акций	7211	-	36 000,0
36	Выкуп собственных акций	7212	-	-
37	Продажа ранее выкупленных собственных акций	7213	-	-
38	Выплата дивидендов	7214	-	-
39	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72	-	36 000,0
40	Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты	73	6 395,9	1 465,3
41	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74	(-15 354,4)	21 967,3
42	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740	x	21 967,3
43	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	6 612,9	x

Председатель Правления Дворников Игорь Андреевич
Главный бухгалтер Нестерова Галина Чеславовна

Дата подписания «15» марта 2010 г.
Достоверность бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств подтверждена.

Директор ИООО «Эрнст энд Янг» П.А. Лашенко
«18» марта 2010 г.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября 2008 года № 31 на осуществление банковской деятельности. УНП 807000214 БИК 153001820

Аудиторское заключение независимой аудиторской организации ИООО «Эрнст энд Янг» по годовой публичной финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк», подготовленной по итогам деятельности за 2009 год

Аktionерам и Наблюдательному совету ЗАО «Цептер Банк»
 Мы провели аудит бухгалтерского баланса ЗАО «Цептер Банк» (далее «Банк») на 1 января 2010 года, соответствующих отчетов о прибыли и убытках, об изменениях капитала и о движении денежных средств за год по указанной дате (далее «отчетные формы»). Данные отчетные формы составлены на основании годового отчета Банка с целью их обязательной публикации. Годовой отчет был подготовлен руководством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 года № 3321-XII «О бухгалтерском учете и отчетности», «Инструкцией по ведению бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Республики Беларусь», утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2005 года № 283 с изменениями и дополнениями, «Инструкцией по составлению годового отчета банками Республики Беларусь», утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года № 323 с изменениями и дополнениями, и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде.

Ответственность руководства организации
 Ответственность за подготовку и представление годового отчета и прилагаемых отчетных форм в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности несет руководство Банка. Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверного годового отчета и прилагаемых отчетных форм, не содержащих существенных искажений в результате ошибок или

Усім кіроўцам прывязваецца

РАЗБІТАЕ КАХАННЕ...

Не так даўно маю лепшую сяброўку збіў малады «шумахер» на «Жыгулях». Выбіўшы лабавое шкло, Таня скацілася з капота на асфальт. На прырэдным сядзенні побач з гора-кіроўцам сядзела яго каханая... Дзякуй Богу, усё абійшлося. Ваня працягвае сустракацца са сваёй дзяўчынай і перыядычна кантактуе са следчым. Таня, хоць і пакуль што з пісам, але дыхае, радуецца жыццю, і таксама кахае... А бывае інакш.

Да 15 гадоў Дзяніс К. жыў у вёсцы Чарамісы Браньскага раёна. Пяць гадоў таму разам з бацькамі пераехаў у вёску Краснае, што непаладаль ад Гомеля.

Малады чалавек скончыў школу, паступіў у тэхнікум, пасля тэхнікума ўладкаваўся слесарам на завод. Але дарогу ў дзяцінства дарослы Дзяніс не забыўся (там жа засталіся яго сябры і, што самае галоўнае, каханая), і, як толькі выпадалі вольныя выхадныя, на ўласным аўтамабілі «Аўдзі-100» імчаў на маленькую радзіму, дзе, дарчыч, застаўся бабунін дом.

Прыязджаў у Чарамісы, як правіла, у пятніцу позна вечары. У суботу ж, ледзь прачынуўшы, заводзіў машыну і ехаў у госці да сваёй Насці ў суседнюю вёску Маложын.

І на гэты раз усё ішло па плане. Увечары падцягнуліся сябры, зрабілі шашлык, трохі выпілі для настрою і ўсім гуртам пайшлі ў мясцовы Дом культуры. На дыскатэку знаёмым, з якім Дзяніс даўно не бачыўся, прапанаваў «абмаць» сустрач.

З твару замілелага Дзяніса не сыходзіла шчаслівае усмешка, чаго не скажаць пра Насцю. Растроеным дзяўчына, не звяртаючы ўвагі на п'яныя ўгаворы, выйшла з клуба. Усвядоміўшы сваю віну, Дзяніс таксама доўга не затрымаўся на дыскатэцы, выйшаў на вуліцу і папёўся да дому сваёй каханай. Але Насці там не аказалася.

Дзяніс завеў машыну і паехаў у кірунку Чарамісаў. Па дарозе заехаў у Дом культуры, але Насця, так казалі знаёмыя, назад не вярталася. Хлопец пад чаркай і з дрэнным настроем сёў за руль...

Лёс ці выпадковасць? Але ў тую ж пятніцу і таксама позна увечары ў пасёлак Ленінск, які знаходзіцца паміж Чарамісамі і Маложынам, да бабуні разам

са сваёй 20-гадовай нявестай прыехаў Валерый Д. Да вяселля заставалася некалькі тыдняў.

У суботу закаханыя таксама паехалі ў Маложын на дыскатэку. Але вольнае: у самым пачатку танцаў у Тани боце раззілася «маланка». Дзялосе вярнуцца дадому. Там бабуня знайшла выйсеце з непрыемнай сітуацыі: прапанавала Тани хоць і не вельмі сучасныя, але доволі сімпатычныя боцікі. Настрой узяўся, і парачка вярнулася на дыскатэку. Павесіліўшыся ўволю, замест таго, каб застацца да канца дыскатэкі, вырашылі прагуляцца.

Закаханыя павольна ішлі па цёмнай вуліцы, смялячыся. Аляксандр ішоў справа і адной рукой моцна трымаў Таню за талію. Раптам «Аўдзі-100», якая імчала на вялікай хуткасці, адарвала Тачыну ад маладога чалавека, зрабіла зігзэг убок, і паймчала далей па вуліцы...

...Дзяніс убачыў перад сабой два сілуэты, якія вольна былі вельмі позна. Ён не паспеў нават націснуць на педаль тормазу. Перад вачыма прамільгнулі рызмэтыя малюнк: чалавек на капце, разбітае лабавое шкло. Малады чалавек спускаўся і па інерцыі што ёсць моцы націснуў на педаль газу. Пры ўездзе ў Чарамісы на павароце Дзяніс не справіўся з кіраваннем і перавярнуўся. Вылез з ляжкага дагара нагамі аўто і пайшоў дадому. Там хадзіў з вулга і вугалі і не мог знайсці сабе месца. Каб парайца, патэлефанаваў аднавянчому Ігару, які і расказаў маладому чалавеку пра трагедыю ў Маложыне: пра збіўту насмерць дзяўчыну і аўтамабіль, які знаходзіцца ў вышукну. Неўзабаве да дому бабуні Дзяніса падаехала патрульня машына...

P.S. Гісторыя, якую мне распавёў спецыяліст па прапагандзе УДАІ УУС Гомельскага аблвыканка Мікалай Гарбачоў, нагадала расказ айца Паўла Сердэжы, настаўніка прыхода храма Свяціцкі Мікалая Японскага ў Мінску. Калі айцец Павел вучыўся ў Мінску на чацвёртым курсе Мінскай духоўнай семінарыі, здарылася трагедыя. Яго сяброў — аднакурснік разам з нявестай — на дарозе, якая злучае Жыровічы са Слонімам, насмерць збіў п'яны кіроўца...

Надзея ДРЫЛА.

Выстава

Атрымаць уражанне ад твораў Клода Манэ можна ў Мінску!

60 твораў французскіх імпрэсіяністаў упершыню выстаўлены ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі

Францыя стала бліжэй. Хоць да яе рэгіён Нармандыі ў беларусую з часу апошняй вайны асабліва пацучы. Цяпер ёсць магчымасць атрымаць уражанне ад яе краінаў даў — дзякуючы мастацкаму стылю, які нарадзіўся ў XIX стагоддзі ў Францыі.

«Аглядаючы пейзажы Нармандыі, якія паказваюцца ў экспазіцыі, можна ўявіць вясковыя краіны гэтага рэгіёну Францыі, якія вельмі падобныя на беларускія пейзажы ў XIX стагоддзі, — адзначаў пасол Францыі ў Беларусі Мішэль РЫНЕРЫ. — Гэтыя дэталі не пакінуць аб'якавым беларускага глядача».

На выставе «Нармандыя ў жывапісе» можна знапаёніцца з працамі, якія былі створаныя французскімі мастакамі ў перыяд з 1850 па 1950 гады. Імёны шмат каго з аўтараў вядомыя ўсюму свету: Клод Манэ, Каміль Кару, Гюстаў Курбэ, Шарль Дабіньі, Роуль Дзюфі, Эдуард Вьюр. Але сярод мастакоў, творы якіх прыехалі ў Мінск, ёсць тыя, каму яшчэ выпадае праславіцца, лічыць Ален Тапье, генеральны ку-

Сябраваць культурамі

Год культуры Беларусі ў Расіі адкрыецца ў Дзяржаўным акадэмічным Вялікім тэатры

Вясна, ажывае прага да зносінаў, кантактаў, прызнання ў любові і павазе. 5 красавіка расіяне будуць мець нагоду да высокіх слоў у адрас Беларусі — увечары на сцэне галоўнага тэатра Расіі будзе панаваць беларускі балет! На адкрыцці Года культуры наша краіна паказае адны з самых выдатных балетаў — «Легенда аб Уленшпігелі» (музыка Яўгена Глебава, пастаўка народнага артыста СССР Вялічана Елізар'ева.) Гэта адзін з тых спецтакляў, якія некалькі дзесяцігоддзяў таму стварылі імідж беларускаму тэатру балета і прынесьлі ўсеагульнае славу яго тагачаснаму кіравніку.

Акрамя балета, мы збіраемся прыцягнуць увагу расіянаў яшчэ і беларускімі народнымі танцамі — ад Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі. І творами маладых беларускіх мастакоў з калекцыі Музея сучаснага мастацтва. Былы мастак, дырэктар Аляксандр Ансімаў па-едзе здзіўлена былою радзіму як беларускі музыкант, разам з калектывам, якім кіруе апошня некалькі гадоў — Дзяржаўным акадэмічным сімфанічным аркестрам Рэспублікі Беларусь. А яшчэ ў нас ёсць нацыянальны тэатр — Купалаўскі, які ў Расіі даваў спектаклі неаднойчы і яго беларускую мову там выдатна разумеюць. На гэта беларускі тэатр разлічана і падчас сёлёнтка гастроляў, якія адбудуцца ў рамках Года культуры. І як жа без нашых песень, якія там памятаюць і любяць — «Сябры» ды «Песняры» праедуць з гасцёрнымі турамі па гарадах Расіі.

Нашымат звязана. А стане звязанае больш — не толькі на ўзроўні ўспамінаў. Але на ўзроўні пастаяннай памяці. Пра Янку Купала, жыццё якога спынілася ў Маскве — пра гэта ўгадуюць падчас укладання кветкаў да яго помніка на Кутузаўскім праспекце Масквы. Пра Максіма Багдановіча, піра якога вывелена ў Пятраспаўлі — туды паедзе выстава з Літаратурнага музея Беларусі, які носяць імя пээта. А ў Санкт-Пецярбург адрыецца мемарыяльная дошка ў памяць пра Яна Баршчэўскага. Наша агульная памяць нашымат даўжэйшая за тыя падзеі, што выпалі на лёс людзей, якія сёння жывуць у дзёх краінах...

Натуральна, сяброўства нейкім адным годам не абмяжуець. Таму з разлікам на даўгае і плённае супрацоўніцтва міністр культуры Беларусі сустранецца з кіравніком Дпартаментна культуры горада Масквы.


Ларыса ЦІМОШЫК.

TUT.BY Выходзіць на дыялог з краінай

Беларускі партал TUT.BY завяршыў тэсціраванне новай тэхналагічнай платформы. Гэта сумесная распрацоўка айчынных і шведскіх спецыялістаў дазволіць апэратыўна здысцяцца ўстойлівае відэаўважанне з любога раёна рэспублікі і вёсці рэпартажы з месца падзей у прамым эфіры.

«Мы выйшлі на новы ўзровень інтэрактыўных стасункаў — цяпер кожны беларус зможа стаць героем інтэрнэт-тэлебачання, — адзначыла куратар праекта ТБ TUT.BY Людміла Сівец. — Фактычна нашы глядачы па статусе набліжаюцца да вядучых. Карыстальнікі і раней маглі праз інтэрнэт-камунікацыі задаваць пытанні гасцям у студыі, але цяпер сурозумоўчы будучы бачыць адзін аднаго, будаваць эмацыйныя цыкавы дыялог». Яшчэ адзін лёс абсталёваная — цяпер у праграмах звычайны браць удзел эксперты з іншых рэгіёнаў, якім не абавязкова будзе прыязджаць у мінскую студыю. А ў набліжанымі будучым, як планева каманда праекта, кожны карыстальнік зможа стаць уласным карэспандэнтам ТБ TUT.BY — дастаткова толькі мець кам'ютар, праграмае забеспячэнне якога падтрымлівае відэатрансляцыі і выхад у інтэрнэт, і праз пару хвілін відэаочымі тымі і іншымі цікавым і адметным падзей станучы іншым карыстальнікам сусветнага паўважання. Новае абсталёванне будзе задзейнічанае і ў праекце «100 дарог», які партал ладыць сумесна з лічбавым часопісам Et Cetera.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.



З ХВОРАЙ ГАЛАВЫ НА ЗДАРОВУЮ

Гату гісторыю мне расказаў знаёмы старшыня калгаса, і адбылася неспрадзана з ім.

Той некалі, пры камуністах яшчэ, зладзілася ў іх вёсцы вяселле жаніўся ці то брыгадзір, ці то загадчык фермы. Ведама ж, запрасілі старшыню. Гуляў у суботу, гуляў у нядзелю, а ў панядзелак — пленум райкама партыі. Не выслаўся старшыня, галава баліць... І каб ведаць, што хоць нейкі толк будзе з той пасядзелкі... А то, прыкунуў, гадзінь да трох (з перапынкам на перакую) расцягнуцца сам пленум, потым — нарада ва ўпраўленні сельскай гаспадаркі... У выніку — цэлы дзень кату пад хоць... І не адпрасіўся, бо дзень гэтага ж патрэбна важкая прычына і блізка падыход...

Рашыў па-іншаму дзейнічаць, падазваў сваёй вадзіцеля і кажа: — Пленум пачынаецца ў 10. То будзь другам — хвілін 20 на адзінаццату перадаў у прэзідыум воль з гату цыдулку. Толькі пералішы... Сваёю рукой.

Просьба начальніка для падначаленых, лічы, часок: роўна праз 20 хвілін пачае пачатку пленума дзверы залы, дзе ён праходзіў, прыадчыніўся і бок прэзідыума (усе прысутныя бачылі) па руках пайшла запіска. Старшыню вучучы, сакратар райкама, уважліва прачытаў яе

МАЕ ТАЛОНЬ НА МЫЛА

Нефармат

АДНОЙЧЫ, калі сын быў зусім маленькім, на нейкай паліцы ўвёў знойшоў 10 капецк, прынёс мне і спытаў: «А гэта што?» У першы момант было дзіўна бачыць чалавека, нават малага, які не ведае, што манета — гэта грошы. Давялося падрабязна тлумачыць, якія раней хадзілі грошы, чаму яны памяняліся. І тады мы з дзецімі вырашылі зрабіць свой талон музей з рэчэй, якія стаялі сваю актуальнасцю. Туды паступова перамяшчаліся талоны на мыла, цукор, гарэлку, візітоўкі пакупнікі, чэкі «Маёмасць», грошы з вывамі зяроў і іншыя рарытэты эпохі. Час ідзе хутка, амаль вырасла падзеянне, якое не памятае чэргаў у магазінах, натопаў перад дзвярыма, калі, лаводзе чутак, выкінуць нешта дэфіцытнае, і пазнейшыя яе прыкмет — талонаў на розныя віды тавараў. А цяпер ёсць нагода ўспомніць. У красавіку спайняецца роўна чвэрць стагоддзя з дня гістарычнага красавіцкага пленума ЦК КПСС, які абвясціў курс на перабудову.

Як быццам бы пачалася лібералізацыя эканомікі, і разам пайшло паехаля. Цэны некаторы час заставаліся на месцы, а тавары, і без таго не ў велькім асартыменце, пачалі знікаць як у прору. Паліцы паступова становіліся усё больш густымі, а пакупнікі займалі чэргі з ранку, залудоўга да адкрыцця крамы. Пад націскам натопаў у Брэсцкім ЦУМе, напрыклад, не раз выбівалі шклянныя дзверы-вітрыны. Пасля адміністрацыя, відаць, з меркавання аяскепі прыняла рашэнне «выкідаць» дэфіцытныя тавары з тыльнага боку будынка. І слова тады было ў хаду — «выкінулі». Выкінулі — размялі. Усё рабілася хутка. Ну а тавары невялікіх партый да шырокага пакупнікі, натуральна, не даходзілі, размеркаваліся па бляце. Здаралася, людзі займалі чэргі нават не ўяўляючы, што будучы даваць. Але найчасцей яно аказвалася патрэбна, калі не то бралі ў запас. Згадваецца чарга за туфлямі на вуліцы Маскоўскай у Брэсце. Абудак прадавалі з грузавіка, а чарга расцягнулася на два кварталы. Стаяць за пакупкай тэрма было дзве-тры гадзіны. Цяпер гэта і ўвоцкі складана. Ды на пачатку 90-х гадоў станаўлілася яшчэ горш. І з продажу ўлічэнт прапалі мыла, пральны парашок. Нават цукар, крупы, алеі забіралі за лічаныя гадзіны.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

Але ж і радасць была нешта купіць! Памятаю, як калега, з якім працаваў у адным кабінце, паехаў у Польшчу да родзінаў і прывёз мне ў якасці сувеніра кавалек іспанскага мыла ў яркай чырвонай упакоўцы. Гэта быў ледзь не царскі падарунак. А яшчэ раней, падчас працы ў раённай газеце, з аўтарам гэтых радкоў адбыўся вось такі кур'ёз.

«МОЙ САМАЛЁТ ПЕРАСТАЎ СЛУЖАЦА І ГРЫМНУЎСЯ АБ ЗЯМЛЮ»

ПРА гэтага лётчыка не пісалі ў мастацкай літаратуры, хоць ён і пабываў у смяротнай мясарубцы. Падбіты самалёт Міхаіла Шацілы губляў кіраванне, без шанцаў на выжыванне пікіраваў на фашысцкую батарэю. Але наш ас заставаўся жывы. Лётчык удзельнічаў у легендарным Парадзе Перамогі на крамлёўскай плошчы. Як гэта было? Заслужаны ветэран распавёў пра сваю вярскую маладосць карэспандэнту «Звязды».

Асу савецкай авіяцыі Міхаілу Шацілу — 91 год. І якая ўдача, што ён змог з намі сустрэцца. Нават не верыцца, што за плячымі гэтага дабрадушнага дзядулі, які жыве ў адной з мінскіх хрушчоўкаў, такое ўнікальнае жыццё.

— Нарадзіўся я ў Чарнігаўскай вобласці. Калі быў яшчэ малым, з сям'ёй пераехалі жыць у Сібір, — прасякнуўся Міхаіл Федасеевіч юнацкімі ўспамінамі. Бацька працаваў машыністам на паравозе, таму і я пайшоў у фабрычна-заводскае вучылішча, дзе рыхтавалі спецыялістаў па рамоне чыгуны. Праз год у Таіга, дзе мы жылі, на Дальні Усход пралеталі цяжкія бомбардзіроўшчыкі — чатырохматорныя, двухматорныя. Плоты адчынілі кабіны, махалі рукамі. Такім чынам, нас, дзяткі, гэта зацікавіла. Летам ад няма чаго рабіць з таварышамі (нас было чалавек пяць) напісалі заявы ў мясцовы аэрапарк. Прайшлі дзве медкамісіі, і мяне палічылі прыдатным да лётнай работы. Тым часам я скончыў вучылішча, пачаў працаваць слесарам.

Аднойчы ў ваенкамат прыйшла разнарадка з Омскага лётнага вучылішча. Мене выклікалі: «Збірайся, паедзеш».

Прачынуўся год у Омску, і пачалася вайна... Мы пачалі засвоіваць так званы хуткасны бомбардзіроўшчык (ХБ). Іх у першыя дні вайны ўсе пабілі. На паперы бомбардзіроўшчыкі былі хуткасны, а ў сапраўднасці фашысты мелі куды больш імклівыя «Месершмітты», жых адзін.

Пасля заканчэння вучылішча нас, 20 чалавек, накіравалі ва Удмуртыю, у Іжэксук. Там не было ні самалётаў, ні інструктараў. Працаваў у калгасе, перакармівалі зерне.

Формы ў нас ужо была пашытая, маршал Цімошанка з'явіўся нас сяржантам. І воем адным цудоўным ранкам нас як сапраўдных лётчыкаў пераклінулі на поўдзень да ракі Маньчэ, там быў аэрапарк Восьмай паветранай арміі. Самалёты ж сталі з'явіцца іншыя — штурмавікі Іл-2, бранявічкі, магутныя. Тады і свеце не было лепшых самалётаў. Я на яго хутка перавучыўся, і нас, чалавек пяць, накіравалі ў 1-ю гвардзейскую Сталінградскую дывізію, я трапіў у 76-ы гвардзейскі Мелітопальскі авіяполк... Ішоў 1944 год.

Тут мяне гэты нямецкі знішчальнік і атакаваў...

«Снарад трапіў у кабіну, разарваўся, пабіў мне твар, рукі, ногі»

— Немец прылядзіўся ззаду. Ён мог мяне адразу ж збіць. Уся яго зброя прыстраленая на 400 метраў, але замест гэтага ён падшоў на занадта блізкую дыстанцыю і пачаў страляць у майго кулямётчыка, выбіў яму турэль (прылада для замацавання кулямёта. — Аўт.), страляе мне па плоскасцях, не можа паціліць ні ў мяне, ні ў рухавік. Праўда, адзін снарад трапіў у кабіну, разарваўся, пабіў мне твар, рукі, ногі. Але яны, кідую самалёт ва ўсе бакі, маневруюць.

Так я дацягнуў да нашай тэрыторыі. Рухавік захлебваецца, гляджу — а я ніжэй за берагавыя арыўны, вось-вось бранюся ў ваду. Ледаць не патануў. Немец мяне ўжо кінуп, падумаў, відаць, збіў.

Спрабую прыземліцца на аэрадроме — не магу, руль перабіты. Што рабіць? Лячу далей, у бок гораў, хутка ў іх уржэся. Тут я выбраў пляцоўку і, не выпуская шасі, падаю «на жывот». Ад удару выскачылі дзве бомбы, але не ўзарваліся. Вылажу праз акно, увесь акрываючыся. Гляджу — і кулямётчык мой выпаліць. Абыняліся, пацалаваліся. Хвілін праз 10 пад'язджае машына, санітарка выходзіць. Перавзвала мяне ўсяго. Пайшлі з кулямётчыкам у вёску Альма-Тархан, якая знаходзілася поблізу. Пераночылі і памыліся ў мясцовай настаўніцы.

«Пастроілі лётны склад і паставілі мяне перад строем, Сямёнай кажа: «Яго трэба расстраляць, таму што пакінуў выдчугага». А пра тое, што гэты «вядучы» ў Турцыю паліцэй да ворага, мне казаць не даў»

Раніцай падняліся і пайшлі на шася, на папучцы даехалі да нашага аэрадрому. Камандзір эскадрыльлі Анісаў кажа: «Ідзі да камандзіра палка Сямёнава, дакладай». Я, увесь у крыві, спускаюся ў зямлянку «Таварыш падпалкоўнік, са змушанай пасадкі прыбыў». Ён мне рэзка: «Шкада, што цябе не забілі, выходзь адсюль!» Пастроілі лётны склад і паставілі мяне перад строем, Сямёнай кажа: «Яго трэба расстраляць, таму што пакінуў выдчугага». А пра тое, што гэты «вядучы» ў Турцыю паліцэй да ворага, мне казаць не даў. Камандзір эскадрыльлі Анісаў кажа: «Таварыш падпалкоўнік, вы яго пасадзіце, стаяць



Фота Аляксандра АБХОВІЧА

не можа чалавек, увесь збіты, паранены». Мне так і не далі нічога сказаць і адправілі на перавязку... Потым я чуў, што таго «вядучага» бачылі ў турэцкім палоне, а Анісаў з Сямёнавым ужо на тэрыторыі Беларусі пабіліся. Відаць, у тым ліку і з-за гэтай гісторыі.

«У крылах майго самалёта налічылі 13 бранябойных снарадаў»

— Былі сітуацыі і больш небяспечныя за атаку нямецкага знішчальніка, — з лёгкім здзіўленнем у голасе кажа Міхаіл Федасеевіч, быццам перажыў свае вайсковыя змаганні толькі месяц таму. — Гэта здарылася ва Усходняй Прусіі, на заданне павіна было ляцець чатыры самалёты. У аднаго забаракліў матор, таму мы паліцэй ўтрох. Вядучы пачаў шукаць цэль. І тут я заўважваю на зямлі нямецкія зеніткі, з 23-міліметровымі пушкамі. А мы ходзім адзін за адным па крузе. Я пачаў пікіраваць на гэты батарэю. Лячу на гэтыя тры спараныя сталвы, а яны па мне паліць. Чына снарады выпускаюцца такім чынам, што не трапляюць ні ў кабіну, ні па матары. Група выкінула бомбы, трапіла ў цэль. Я таксама здолееў далацець да нашага аэрадрому.

У крылах майго самалёта налічылі 13 бранябойных снарадаў. Увесь час, з якой моцнай брані быў зроблены Іл-2. Зброя на ім таксама была ўсталяваная моцная — дзве гарматы, два кулямёты, 4 снарады тыпу «Кацюшы», бомбы. І усё гэта на адным самалёце, пілот мусіў кіраваць гэтым з дапамогай шматлікіх пільпацкаў.

«На Парадзе Перамогі велімі моцна кармілі»

25 чэрвеня 1945 года Міхаіл Федасеевіч браў удзел у легендарным Парадзе на Крамлёўскай плошчы. Ішоў у складзе палка 3-га Беларускага фронту.

— Рост павінен быў быць не меншым за 170 сантыметраў, — раставядае ветэран пра цікавосткі легендарнага парада. — З 3-га Беларускага фронту адабралі 200 чалавек, у тым ліку і мяне. Трэніравалі ў Маскве каля Крымскага моста цэлы месяц. Пад'ём у чатыры гадзіны раніцы, грузілі на машыны, вывозілі. Апрацоўвалі страйвы крок і раўненне, больш нічога, толькі гэта. Ну, каб паказаць — армія ідзе. Заняты прайшлі, прыязджаем, сьнедаем — і адпачывае.

Зорку Героя Савецкага Саюза давалі тым лётчыкам, якія здолелі зрабіць 80 баявых вылетаў і болей. Быў час, пад Сталінградом «героя» давалі за 10 вылетаў. Такія сур'ёзныя былі страты авіяцыі. Для параўнання: Міхаіл Шаціла зрабіў аж 137 баявых вылетаў.

«У палку былі жахлівія страты. Прайшлі ў ствалоўку, а там — камандзір эскадрыльлі Анісаў і ўсяго адзін лётчык. Усіх астатніх забілі. У дзень каля пяці нашых самалётаў збівалі»

Харчаванне было моцнае: стол, чатыры чалавекі за ім, вялікая каструля першага, закускі, афіцыянты. Другое, трэцяе — добра кармілі.

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«На Парадзе Перамогі велімі моцна кармілі»

25 чэрвеня 1945 года Міхаіл Федасеевіч браў удзел у легендарным Парадзе на Крамлёўскай плошчы. Ішоў у складзе палка 3-га Беларускага фронту.

— Рост павінен быў быць не меншым за 170 сантыметраў, — раставядае ветэран пра цікавосткі легендарнага парада. — З 3-га Беларускага фронту адабралі 200 чалавек, у тым ліку і мяне. Трэніравалі ў Маскве каля Крымскага моста цэлы месяц. Пад'ём у чатыры гадзіны раніцы, грузілі на машыны, вывозілі. Апрацоўвалі страйвы крок і раўненне, больш нічога, толькі гэта. Ну, каб паказаць — армія ідзе. Заняты прайшлі, прыязджаем, сьнедаем — і адпачывае.

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

Пасля вайны наш полк пераліцеў у Лиду, адтуль — у Баранавічы. Была моцная медкамісія, ездзілі ў Маскву, і мне забаранілі ляцець на баявых самалётах, перавалі ў Сцяпянку пад Мінск, тут быў 141-ы змяшаны полк, я ляту, развоўзіў пошту па гарнізонах. Потым у войску з'явіліся верталёты, якімі я адразу ж навучыўся кіраваць. Мене перавалі ў Межыць, там быў полк — і цяжкія самалёты, і верталёты, зрабілі камандзірам эскадрыльлі. А ў 1963 годзе з арміі звольнілі. Так Хрушчоў праводзіў амаладжэнне. Заведзена так, што калі маеш 20 гадоў стажы — атрымоўваеш пенсію, калі не капае месяца ці нават тыдня — пенсію няма. Афіцэры і страляліся, і вешаліся. Жах. Я пайшоў на завод «Гарызонт», дзе ў вытворчым аддзеле праводзіў вайсковую работу, ці, як кажучы цяпер, ідэалагічную (усімжаецца).

«Ці давалі спіртное?»

— Не, віно давалі... Памятаю Сталіна, бачыў яго на парадзе, як вяс зараз, увесь урад побач стаў, Хрушчоў...

ПІСЬМЕННІКІ ХОЧУЦЬ СУСТРАКАЦА З МОЛАДДЗЮ І ЗБІРАЮЦА Ў ІНТЭРНЭТ

СУЧАСНУЮ беларускую літаратуру на тэму Вялікай Айчыннай вайны абмеркавалі на пленуме праўлення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі». Члены СПБ, не толькі далі справаздачу наконт творчых поспехаў у гэтым накірунку, але і пагаварылі аб праблемах і далейшых арыенцірах:

— Літаратура — сапраўдная літаратура — гэта тая невычэрпная крыніца, якая не дае, каб трагічна і гераічна падзеі апошняй вайны сышлі ў нябыт, — сказаў ва ўступным слове старшыня СПБ Мікалай ЧАРГІНЕЦ.

Людміла КЕБІЧ, старшыня гродзенскага аддзялення СПБ, лічыць, што пра Вялікую Айчынную можна яшчэ пісаць і пісаць:

— Яшчэ столькі ненапісанага пра вайну, столькі засталася неадлюстраваных падзей і асобаў — нават маленькія эпизоды, лёс маленькага чалавечка можа стаць тэмай для рамана. Я мяркую, што ніхто не павінен забываць пра трагічнае мінулае, а тым больш — пісьменнікі. Мы павіны пакінуць свае палым'яныя творы на ваенную тэматыку нашай моладзі. Аднойчы на выступленні перад школьнікамі 6-8 класаў у параля адной дзядушчыні памытаць пільку Святлана Алексеевіч «У вайны не жаночы твар». А яна мне кажа: «Ой, пра вайну — гэта ж такое рэтра!». Дык вясць, каб наша моладзь не казалі, што гэта рэтра

ТАТЫ ІДУЦЬ У ШКОЛУ

ЦІКАВЫ рух нараджаецца і набірае сілу ў Мінску. Тут у верасні мінулага года на базе сталічных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Першамайскага, Савецкага і Ленінскага раёнаў у рамках праекта «Усваядзенае бацькоўства» былі адчынены першыя незвычайныя навучальныя ўстановы — тата-школы. Ідэю такіх школ прывезла са Швецыі рэжар Жяночага Інстытута «Энвіла» Ларыса Чарапанова. Там яны існуюць ужо больш за дзесяць гадоў і аб'ядноўваюць мужчын, якія нядаўна сталі татамі альбо толькі рыхтуюцца імі стаць.

Ідэя знайшла сваю гарачую падтрымку і ў нашай сталіцы. І, бадай, самы зацікаўлены чалавек у яе рэалізацыі — дырэктар гарадскога цэнтра сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Андрэй ТУРАВЕЦ.

— Да гэтага нас падштурхнула істотная перамена ролі бацькі, якая адбылася апошнім часам у краіне, — расказвае Андрэй Анатольевіч. Калі раней бацькі асабліва не дачуваліся да выхавання дзяцей, на іх у асноўным ляжала задача матэрыяльнага забеспячэння, то сёння многія маладыя таты імкнучыся прымаць актыўны ўдзел у жыцці дзіцяці з моманту яго нараджэння. І гэты патэнцыял бацькоўства, безумоўна ж, меў патрэбу ў падтрымцы. Ідэя арганізацыі тата-школ, дзе будучыя бацькі мелі б магчымасць пагаварыць пра свае пачуцці, страхі і чаканні, звязаныя з нараджэннем дзіцяці, усвядоміць, наколькі важна браць удзел у яго выхаванні, — гэтая ідэя падалася нам цікавай і надзвычай актуальнай.

Аднак яе практычнае ўвасабленне сутыкнулася з шэрагам няпростых праблем. Па-першае, выявілася насцярожа, а часам і скептычнае стаўленне маладых татаў да такой формы навучання; па-другое, не халала практычнага вопыту ў арганізацыі новых і незвычайных для нас заняткаў; і па-трэцяе, не ўсёды кіраўнікі раённых адміністрацый пастваліся з належным разуменнем да акцыі тата-школ.

Словам, энтузіязма новай справы, якіх у сталіцы набралася больш за дзесяць чалавек, мелі вострую патрэбу ў папаўненні свайго тэарэтычнага і практычнага досведу. На дапамогу прыйшла шведская грамадская арганізацыя «Sprangbradan», якая запрасіла беларускіх мадэратараў у Стэггольм на пяцідзённы семінар.

Што ж убачылі і пачулі ўдзельнікі гэтага семінара? Першы за ўсё трэба адзначыць, што ў Швецыі за больш чым дзесяцігадовы перыяд працы склаўся строіная, добра прадуманая і дакладна скаардынаваная сістэма сацыяльнай дапамогі сям'і і дзецям, дзе тата-школы з'яўляюцца толькі невялікім, але вельмі важным звяном. Асабліва гэта сістэма ў тым, што ў ёй забяспечваецца цесная ўзаемадзейнасць дзяржаўных і грамадскіх структур. Без такой ўзаемадзейнасці і ўзаемадзейнасці, лічыць шведскі куратар, разлічвае на поспех цэлага.

А пачыналася ўсё, бадай, з грамадскага руху «Мужчыны за гендарнае раўнапраўе ў Швецыі». Каардынатар гэтага

руху Клас Хэйландэр расказаў, што яны працуюць для таго, каб дапамагчы людзям усвядоміць праблемы раўнапраўя, а, усвядоміўшы, заняцца ім выразненнем. І адной з самых складаных праблем было пераадоленне гендэрных стэрэатыпаў. Так склаўся гістарычна, што мужчыны ва ўсе часы займалі ў грамадстве прывілежаванае становішча. Да ўсіх іх праблем, часам далёка небяспрыжных, пэўны час ставіліся даволі паблагліва. І толькі ў 1998 годзе пад ціскам грамадскасці быў прыняты закон супраць гвалту ў сям'і.

— Мы супрацоўнічаем, — без горадасці адзначыў К. Хэйландэр, — і з палітычнымі партыямі, і з уладамі, і з муніцыпальнымі ўладамі. Але асаблівае ўвагу надаём арміі і спартыўным арганізацыям. Чаму? Таму што менавіта гэтыя дзве структуры шмат у чым фарміруюць мужчыну. І мы стараемся ўжо на ранняй стадыі заклікаць у свядомасць мужчыны перакананне, што любы гвалт з яго боку нясе шкоду не толькі жанчыне, дзецям, але і самому мужчыну.

Да гэтай важнай работы падключыліся таксама сілавыя структуры. Шэф-інспектар галоўнага ўпраўлення паліцыі Стэггольмскага лэна Леф Хэксан расказаў, што іх намаганні накіраваны не толькі на тое, каб дапамагчы ахвярам гвалту, але і прадукцыйна сам гвалт. Для гэтага выкарыстоўваюцца розныя метады: ад прафілактычных гутакра да пазбаўлення воля тэрмінам на адзін год.

Сваімі спецыфічнымі метадамі змагаюцца з гвалтам у сям'і супрацоўнікі сацыяльнага цэнтра дапамогі насельніцтву муніцыпалітэта Тобу. Тут створаны гэтага ідэя падалася нам цікавай і надзвычай актуальнай.

Фонд рашае тры сур'ёзныя задачы. Першая — псіхалагічная, псіхатэрапеўтычная дапамога мужчынам, схільным да гвалту. Другая — даследчая работа, накіраваная на вывучэнне прычын гвалту, вызначэнне шляхоў найбольш эфектыўнага выкарэння гэтага сацыяльнага зла. Трэцяя задача — падрыхтоўка кваліфікаваных спецыялістаў для работы ў аналагічных фондах.

Неацэнны ўнёсак у вырашэнне праблемы гвалту ў сям'і робіць рух тата-школ. Пяняром гэтага руху выступіў вядомы сёння ў Швецыі энтузіаст Матс Бергэрн. Пятнаццаць гадоў таму на базе дзіцячай паліклінікі ён арганізаваў першую бацькоўскую групу. Напачатку гэта былі групы для мам. Але паступова на заняткі ўсё больш і больш стала прыходзіць маладых татаў. Сёння штогод праходзіць навучнае шэсць груп (тры ўвесны і тры ўвосені). У кожнай з груп ад 9 да 12 чалавек.

Заняткі праводзяцца адзін раз на тыдзень. Будуюцца яны прыкладна на такім плане. На першай сустрэчы кіраўнік групы высвятляе ў кожнага, чаго той чаквае ад будучых заняткаў, якія ў яго ёсць пажаданні. Усё гэта потым абавязкова ўлічваецца. На наступных занятках практыкаваны спецыялісты ў галіне сямейнай псіхалогіі і педагогікі расказваюць слушчам, што значыць быць бацькам, як будаваць адносіны ў пары. І нарэшце заключныя заняткі прысвечваюцца бытвым праблемам, з якімі, як правіла, сутыкаецца маладая сям'я. Члены групы вучацца, як пераканаўча аргументаваць тую ці іншую



прэтанзіі, які юрыдычна правільна абараняць свае пазіцыі, супрацьстаяць розным нападкам.

— Наша задача, — падзеліўся сваім досведам М. Бергэрн, — не ў тым, каб змяніць людзей, іх погляды і духоўна-маральныя каштоўнасці. Гэта немагчыма. Мы толькі засяваем у іх душы зерне пэўных ведаў, спадзёжучы, што рана ці позна яны дадуць свае ўзьходы. Мы нікому не даём указанняў, нікога не павучаем. Нашы сустрэчы — гэта добрая магчымасць для дыскусій, для абмену бацькоўскім вопытам.

Пазней гэтую думку пацвердзілі і самі бацькі, якія прайшлі навучэнне ў тата-школе. Калі падумаваць іх выказванні, то яны зводзяцца да трох асноўных момантаў: заняты значна пашырылі кола знаёмстваў, навучылі многім простым, канкрэтным рэчам, дапамаглі больш поўна, больш глыбока усвядоміць радасць бацькоўства, што ўзабагаціла, змяніла ўсё далейшае жыццё сямейных пар.

Нехта думае ўсімціна, што гэта ўсё дастаткова эмацыйнае, суб'ектыўнае меркаванне. Што ж, ёсць сведчанні і больш аб'ектыўныя. Вынікі шырокага сацыялагічнага даследавання, праведзенага ў Швецыі ў 2007—2008 гадах, паказалі, што бацькі, якія наведвалі тата-школы, праводзяць значна больш часу з маленькімі дзецьмі і выхавальны эфект ад гэтага непарушальна большы. Колькасць разводў сярэд бацькоў, якія прайшлі тата-школу, скарацілася на трыццаць, а колькасць выпадкаў гвалту ў сям'і зменшылася на 70 працэнтаў. А вось нараджэнне «незапланаваных» дзяцей у гэтых сям'ях павялічылася. Акрамя таго, дакладна вызначана, што мужчыны пасля курсу заняткаў адчуваюць сябе ў жыцці больш камфортна, і ў іх нават справы на працы ідуць угору.

— Усё гэта дае нам падставы гаварыць, — падсумавалі вынікі пазевкі А. Туравец, — пра мэтаггоднасць выкарыстання шведскай мадэлі і ў нашай краіне. У нас пачаўся той працэс толькі некалькі аналагічных школ. Аднак мы перакананыя: за гэтым рухам — вялікая будучыня.

Змітрок ВЕРАС.

ЗАЛАТЫ ВЕК КУЛЬТУРЫ

Здаецца, усе ведаюць пра тое, што вялікае бацьчына на адлегласці... Але вось мала хто робіць над сабой падняць — дыстанцыйнавацца ад сваіх дробных праблем, азірнуцца навокал, угледзецца ў тых, хто побач. Іншым разам пералік заслуг паважанага працаўніка калегі агучваюць ужо на хутару, пры жыцці «не знаходзячы нагоды», каб сказаць добрае слова. Пахвалы, калі ты не дзяржаўны чыноўнік ці зорка эстрады, цяжка дачакацца і спеламу чалавеку, а калі ты малады — то сядзі і чакай першага любімо...

Літаратуразнаўца і паэту Алесю Бразгуну да любімо далёка. Але ўжо сёння ён зрабіў тытанічную працу — выдаў таўшчынны семістоттаронкавую кнігу перакладной белетрыстыкі XV—XVII стст. «Беларускі Александрый, Троя, Трышчан...» Такую справу мог «падняць» толькі чалавек, адданы ў адноўленай ступені навуцы і літаратуры, бо праца ўключала ў сябе ўкладанне, расчытанне, пераклад са стара-беларускай і каментары, неабходныя сучасніку для разумення тэксту.

Навошта сучасніку старыя забытыя творы? Для таго, каб зразумець сябе, згадаць гісторыю свайго народа. Ці, гаворачы словамі класіка беларускай прозы Алеся Разанава, зразумець: «кім я ёсць? І кім не ёсць?» Кніга, складзеная Алесем Бразгуным, усцэнт разбівае распаўсюджаны міф пра тое, што беларусы заўсёды былі цёмнай вясковай нацыяй, у якой не было свайго мовы і культуры. Шляхі пранікнення перакладнога пісьменства на Беларусь сведчаць пра шырокую беларуска-еўрапейскія літаратурныя ўзаемазвязы.

У кнігу ўвайшлі перакладныя гістарычная проза («Дзеі цара Аляксандра Македонскага», «Гісторыя пра Атылу, караля ўгорскага», «Казанне пра Пятра Надзведку, маскала» і інш.) і рыцарскія раманы («Бава», «Трышчан» і інш.).

«ПАВАЖНЫЯ ПАСАЖЫРЫ...»

Ведаецца, як бывае: пачынае на цябе нехта наезджаць — і тое не сёбе, і так — не гэтак... Спачатку задумваешся, мо і напраўду дзе накасячыць... А пасля разумееш — чалавек такім чынам спрабуе схавач свае ўласныя праблемы і комплексы. І усё, нічога гэтага светлая думка прыйшла мне ў галаву ў ліфце. Ліфты нашы рабілі некалькі месяцаў. І ўвесь гэты час мы мужна хадзілі па чорнай лесвіцы. Ну я, добра, я — вядомы марскі пехацінец. А вось некаторым даводзілася на трынаціцці паверх на некалькі паўзі...!

Толькі ліфты гэтыя ўвесь час ламаюцца. Ламаюцца і ламаюцца — спасу няма! У нас ходзяць страшныя чуткі пра загрузку ў ліфце на некалькі гадзін.

СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ



Дзецінік Бландэлінкі

А яшчэ распавядаюць, адзін чалавечак загруз, калі падмаўса ў ліфце на абарону ўласнай дысертацыі. Крацей, цікава...

Вось толькі ліфці свае памылкі не прызнаюць і пакідаюць на сценах ліфта запіскачкі. «Паважныя пасажыры, не спыняйце ліфт нагамі і не рассяювайце дзверы нагамі!» Чытаеш і думаеш — можа я працую ў якой калоніі для няпоўнагадовых злчынцаў? Ці ў сумасхмі мапцяні? Ды не. Я працую ў акадэмічнай установе, з самымі адукаванымі і інтэлігентнымі людзьмі нашай краіны! Дзе ніколі ніхто сабе не дазволіць нават голас павысіць, не тое што ліфт ламаць...

Самае дзіўнае ў гэтых запісках — зварот: «Паважныя...» Якая ж ужо тут павага, калі маеш разумных людзей за нявхвааных хуліганцаў, якія не умеюць ліфтам карыстацца?

Так і хочацца напісаць адказ: «Паважайце людзей разумовай працы!»

ЛЮСТЭРКА

Ёсць рэчы, якія пакуль не пабачылі на ўласныя вочы, не паверыць. Вось адкажыце — хто часцей у лютэстэры глядзіцца — мужчыны ці жанчыны? Правільна, і я так дума!

Але вось зрабілі ў нашым доме летась новы ліфт, і думка мая змянілася. Бо ліфт — маленькі і з лютэстэрама... А павярха — адзінаццаць, таму суседзю ў ім даводзіцца бацьчы часта.

Нармальныя людзі ў такім маленькім ліфце ездзяць тварам да дзвярэй, бо ўвесь час нехта ўваходзіць і выходзіць. Але нармальныя ў нас пераважаю жанчыны. Бо мужыкі, які толькі ўдзікваюцца ў ліфт, адразу пачынаюць шукаць сваю фізію ў лютэстэры!

Знойдуць і пачынаюць прыхарашвацца. Лысыя — дастаюць грабенчык. Валасцяты чэшчуць галаву пцяярэнні. «Гімнастык» ўхітрацца высунуць верхнюю частку тулава бліжэй да лютэстэра і выдаць прышырк на той частцы твару, які бачны.

Неверагодна, як, аказваецца, складана быць мужчынам — ім трэба вырываць валаскі з носа і масіраваць мяшкі пад вачыма!

Карацей, ліфт — гэта не толькі механізм падняцця цяжару, але і бясконая крыніца інфармацыі пра людзей!

СКАНВОРД + ЛАБЫРЫНТ

Склаў Яўген ЛЯХАЎ.

Т.зв. стававая ліса	Пчаліны «гарадок», «ферма» па вытворчасці мёду	Сталёвы каркас жб'збудавання	Снарад спартсмена-кідальніка	Афіцыйная сума збору, аплаты	Размеранне чаргаванне гукаў, рухаў	Здробненая маса для розных страў	Тонкая вярочка ў лапцях
Горад у Румыніі, на рацэ Прут	Пярыяд лютучай мышы — кажан	Простора на палубай і дзішчам судна	Размолате на млыне збожжя	Кармавая і сідэральная сіг культура	Буйное прамысловое прадпрыемства	Горад у Румыніі, на рацэ Прут	Пярыяд лютучай мышы — кажан
Лясны грызунок, зімой у спячцы	Хімічны элемент; Sulfur	Горад у Румыніі, на рацэ Прут	Тое, што і біяполе	Колькасць нарк'таванай травы	Квадратны выраз каўняра ў сукенцы	Лясны грызунок, зімой у спячцы	Хімічны элемент; Sulfur
Устарэлая назва вымерлага паўназуба	Камія, каша з тоўчанай бульбы	Дайней: слуга, які кожна су-праваджае гаспадара	Палярная мырочная качка	Апарат, машына, кожная су-нагляду чалавека	Суровае пакаранне за правінась	Устарэлая назва вымерлага паўназуба	Камія, каша з тоўчанай бульбы
Рашучая атака, напад	Уздававая паста-нова	Апарат, машына, кожная су-нагляду чалавека	Суровае пакаранне за правінась	Шатландская мужчынская спадзіца	Небяспечная хвароба коней	Рашучая атака, напад	Уздававая паста-нова
Асаблівая пакававая шафа	Земляроб, які апрацоўвае глебу	Тып роду апа-вядання	Тое, што і гірала-катар	Вялікая паходка, разводдзе	Руплівая здабытчыца мёду	Асаблівая пакававая шафа	Земляроб, які апрацоўвае глебу
«Тры мышы» — Атос, *** Партос	Стыль эстрадна-танцавальнай музыкі	Тып роду апа-вядання	Тое, што і гірала-катар	Вялікая паходка, разводдзе	Руплівая здабытчыца мёду	«Тры мышы» — Атос, *** Партос	Стыль эстрадна-танцавальнай музыкі

І Н Н А Х П А Н А Л П
Э Т В Ш Р Е В Е М Я М
Р Н Ы Ч А Д Н С С Н Е
Т А К Л К А І Е В Н Р
Д А П А Д П К Д К І А
А Р К Ы Ч А Д К З І М
М О Ж Н М А Л А Н І П
А Й С І К С О Г А К Е
П А Т Х В Т А К Ь А Р
Р Р Д А А Р В Т З К Л
Ы Г О А Б О Е Р А Д А

Лякавы препарат з высушанага пчалінага матачнага малачка

ЛАБЫРЫНТ. Гэтым разам пашукайце ў лабырынце пераклады на беларускую мову прапанаваных слоў. Колькасць літар у словах-адказах пазначана ў

Тэлесеткі

АДЗІН З ЦЭНТРАЛЬНЫХ ТЭЛЕКАНАЛАЎ У ПЕРСПЕКТывЕ МОЖА СТАЦЬ ЦАЛКАМ БЕЛАРУСКАМОЎНЫМ

Такое меркаванне выказаў старшыня **Белтэле-радыёкампаніі** Аляксандр **ЗІМОЎСКІ**, падводзячы вынікі дзейнасці кампаніі за 2009 год.

Нагадаем, на пачатку мінулага года адбылася сустрэча кіраўніка Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны Алег Трусавы і старшыні Белтэлерадыё-кампаніі Аляксандра Зімоўскага, прысвечаная пашырэнню ўжытку роднай мовы на аічымым тэлебачанні. Вынікам яе стала дамоўленасць аб рэалізацыі некалькіх асветніцка-прапагандыскіх праектаў, звязаных з беларускай мовай, культурай і гісторыяй. Адзін з такіх праектаў — беларускамоўная мультыплікацыйная «Азбука» для самых маленькіх — ужо рыхтуецца да запуску на канале «ЛАД». Другі — цыкл перадач, прысвечаных 600-годдзю Грунаўльскага бітвы — мяркуюцца вынесці на суд глядачоў гэтым летам. Адносна нядаўна, у Міжнародны дзень роднай мовы (21 лютага), таксама была рэалізаваная адмысловая акцыя — усе ўжыты навінаў, уключаючы выніковую праграму «У цэнтры ўвагі», на канале БТРК выхадзілі на беларускую мову.

«Усе нашы дамоўленасці з ТБМ выконваюцца, — адзначыў спадар Зімоўскі, — і гэта не паказува, а мэтаанкіраваная пастаянная пракававая работа. Аднак для таго, каб нармальна вёсці партытэнае дзевюмоўнае вясчэнне, напэўна, я рабіў бы два розныя каналы, як гэта робіцца, напрыклад, у Бельгіі... Магчыма, калі дазволіць рэсурсы ці будзе такое жаданне ў дзяржаве, у будучым стане цалкам беларускамоўным «ЛАД» або Першы канал».

Віктарыя ЦЕЛЯШУК.

ПАД КОЛАМІ — НЕЦВЯРОЗЫЯ ПЕШАХОДЫ

У Мінску на вуліцы Мірашнічэцкай пацярпелі двое пешаходаў, якія трапілі ў дарожна-транспартнае здарэнне. Паводле звестак аддзела па аігтыі і прапагандзе ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама, ДТЗ зафіксаванае за гадзіну да поўначы: 33-гадовая жанчына і 28-гадовы мужчына трапілі пад колы таксі. Прычым, як высветлілася, абодва пераходзілі дарогу па-за межамі пешаходнага перахода. Да таго ж, і жанчына, і мужчына былі нецвярозымі: апошні пазней патлумачыў, што маўляў, пераходзіў дарогу, а якую менавіта — не памятае, як не памятаў ён і акалічнасці здарэння. У выніку ДТЗ жанчына атрымала ўдары галавы і крыжа, а мужчына — чэрапамазгаўку тэраму лёгкага ступені, страшэннае траўмаўнага мозгу і ўдары.

А ГАСПАДАРА НЯМА

Каля в. Карпін памежнікі і міліцыянеры Маладзёцкага РАУС выйшлі на аўтамабільнае «Мерседэс-Бенц», якая стаяла ў полі. Побач нічога не было, а ў аўтамабільне ляжаў 51 баул з імпартным абуткам.

Тавар на суму 100 млн рублёў канфіскаваны.

Сымон СВІТСУНОВІЧ.

ГАРАСКОП СТРЫЖАК НА КРАСАВІК

3 красавіка. У гэты дзень лепш адклісаць справы і знайсці час для наведвання цырульні — стрыжка ў гэты дзень падаўжае жыццё.

4 красавіка. Стрыжка ў гэты дзень змяняе адносіны да жыцця. Нават самы заўзяты апыміст пачне прыглядацца да жыццёвага негатыву.

5 красавіка. Стрыжка ў гэты дзень прынясе знешнюю і ўнутраную прыгажосць, а таксама дабрабыт і добры стан.

6 красавіка. З аднаго боку, стрыжка ў гэты дзень дае магчымасць набыцця ўласнасці, а з другога — можа прывесці да павелічэння вагі, што не можа не адбіцца на агульным стане здароўя.

7 красавіка. Маніпуляцыі з валасамі даюць свежы колер твару і паляпшаюць дабрабыт.

8 красавіка. Для стрыжкі дзень вельмі неспрыяльны. Пагражае пагаршэннем здароўя, асабліва калі вы маеце схаваныя ці хронічныя захворванні.

9 красавіка. У гэты дзень можа павысіцца вочны ціск ці абстрактна захворванне вачэй. Высокая верагоднасць з'яўлення ячменю ці запалення.

10 красавіка. Пазітыўны дзень. Ніякіх лёсавых змяненняў не нясе, але стрыжка ці ўкладка атрымліваюцца на здзіўленне выдатнымі, што прывядзе да адметнага настрою.

11 красавіка. Паказаны гэтага дня — такіх ж, як і ў папярэдняга.

12 красавіка. Ваш новы знешні выгляд паслужыць вам добрай службай ў прыцягненні заёмстваў і патрэбных людзей.

13 красавіка. Лепш адклісаць стрыжку на больш спрыяльны для гэтага перыяд.

14 красавіка. Стрыжка вядзе да скарачэння жыцця.

15 красавіка. Стрыжка можа прывесці да спрэчак і судовых цяжкаў.

16 красавіка. Стрыжка валасоў прывядзе да матэрыяльных расстрат і пагаршэння здароўя.

17 красавіка. Пасля стрыжкі ў гэты дзень могуць узнікнуць пачуцці дыскамфорту і тугі, магчымыя абстрактныя захворванні горла ці ротавай поласці.

18 красавіка. Стрыжка прывядзе да паляпшэння матэрыяльнага стану і агульнага дабрабыту.

19 красавіка. У гэты дзень лепш пазбягаць стрыжкі валасоў.

20 красавіка. Дзень, калі стрыжка валасоў можа прывесці да спрэчак і канфліктаў з блізкім наваколлем ці кіраўніцтвам. Магчымы абстрактны хваробы.

21 красавіка. Ідэальны дзень для стрыжкі, які прынясе добрае самаадчуванне і нябдэнае жыццё.

22 красавіка. Хваробы і ўсемагчымыя праблемы могуць спасцігнуць пасля сённяшняй стрыжкі.

23 красавіка. Лепш устрымацца ад наведвання цырульні сёння. «Спаўняючы» дзень па тыебціках

АСЦЯРОЖНА, «РОГІ КАПЫТЫ», альбо Як людзі нажываюцца на горы іншых?

Сёння гаворка пойдзе пра надмагільныя помнікі, а дакладней, пра бізнэсменаў, для якіх, пэўна, няма нічога святога. Прапапоўваю адрозж з пачаць з гісторыі дзвюх сясцёр — ГІСТОРЫЯ 1: «А ў нашых бацькоў быў і дзяткі няма».

Ларыса Фірсаўна БЕЛАВУСА-ВА звярнулася ў рэдакцыю газеты ледзь не са слезамі.

— Ужо прайшло толькі часу, а мне дагэтуль цяжка пры гэты гаварыць, — уздыхае жанчына.

— Больш як год таму я замовіла надмагільныя помнікі па бацьках у аднаго з індывідуальных прадпрымальнікаў Брэста. Гэта паслуга, не скарэт, не з самых танных, таму, каб унесці задатак, давялося ўзяць крэдыт. Гора-прадпрымальнік, як нічога і не было, забраў больш як тры мільёны — і доўгія месяцы карміў мяне абяцанкамі-цацанкамі: то каменю няма, то работнікаў не хапае. Пад канец наогул перастаў адказваць на мае тэлефонныя званкі.

— Ужэ значыць спроба наладзіць бізнэс усё ж такі была? — цікаўлюся.

— Спраўду, з адной пацярпелай.

Гэтыя словы Ларыса зразумела, што ніхто нічога рабіць наогул не збіраўся. Бізнэсмен проста вырашыў нажыцца на чужым горы. І, тым самым, паглуміў над людзьмі, якіх ужо няма. Больш за ўсё жанчына перажывала за сястру (яна ў яе інвалід 1-й групы), якая вярталася з могілак увесь гэты час у слыхах. «Ва ўсіх помнікі стаяць. А ў нашых бацькоў быццам і дзяткі няма». Ларыса не магла больш трымацца і падала іск у суд. Суд прызнаў бесчалавечнага бізнэсмена вінаватым і абавязваў яго выплаціць пацярпелай 5 мільёнаў 690 тысяч (суды ўваходзіць аплачаны задатак, нўстойка і маральны урон). Ды дзе там...

— Гора-прадпрымальнік таксама аказаўся не лыкам штыт: усё каштоўнае своечасова вывез. Таму здымаў трубку. Гэта ўсё цягнулася б і далей, калі б адзін з падманутых не вырашыў пагледзець на вытворчыю базу фірмы.

Фірмай аказалася напалову разваленае памішканне ў вёсцы. Будынак быў закінуты, тэрыторыя не добраўпарадкаваная. Адным словам, ну ніякіх умоў для вядзення бізнэсу. Праўда, другая сыравіна, якая засталася пасля вырабу помнікаў, там вялялася.

Гора-прадпрымальнік, як нічога і не было, забраў больш як тры мільёны — і доўгія месяцы карміў мяне абяцанкамі-цацанкамі: то каменю няма, то работнікаў не хапае. Пад канец наогул перастаў адказваць на мае тэлефонныя званкі.



Гора-прадпрымальнік, як нічога і не было, забраў больш як тры мільёны — і доўгія месяцы карміў мяне абяцанкамі-цацанкамі: то каменю няма, то работнікаў не хапае. Пад канец наогул перастаў адказваць на мае тэлефонныя званкі.

«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ»

Полное наименование: **СОВМЕСТНОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «МОДУМ-НАША КОСМЕТИКА»**
Адрес: 220007, город Минск, ул. Володько, б. Т/ф. 220 22 33
Полное ф.и.о. руководителя: Скуратович Ирина Викторовна
Полное ф.и.о. гл. бухгалтера: Абузова Анастасия Игоревна
Единая идентификация: мли руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2010 года

АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства			
первоначальная стоимость	101	25 241	27 481
амортизация	102	6 768	8 347
остаточная стоимость	110	18 473	19 134
Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	111	53	22
амортизация	112	14	9
остаточная стоимость	120	39	13
Доходные вложения в материальные ценности			
первоначальная стоимость	121	-	-
амортизация	122	-	-
остаточная стоимость	130	-	-
Вложения во внеоборотные активы			
в том числе:	140	885	721
незавешенное строительство	141	537	670
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	19 397	19 868
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты			
в том числе:	210	10 123	11 457
сырье, материалы и другие аналогичные активы	211	4 407	4 884
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты на незавершенном производстве	213	59	170
расходы на реализацию	214	-	-
готовая продукция и товары для реализации	215	3 225	2 758
товары отгруженные	216	2 362	3 473
выполненные этапы по незавершенным работам	217	-	-
расходы будущих периодов	218	70	172
прочие запасы и затраты	219	-	-
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	233	136
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)			
в том числе:	230	-	-
покупателей и заказчиков	231	-	-
прочая дебиторская задолженность	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	701	440
в том числе:	241	51	42
покупателей и заказчиков поставщиков и подрядчиков	242	419	284
по налогам и сборам	243	226	97
по расчетам с персоналом	244	-	-
разных дебиторов	245	5	17
прочая дебиторская задолженность	249	-	-
Расчеты с учредителями	250	-	-
в том числе:	251	-	-
по вкладам в уставный фонд	252	-	-
прочие	253	-	-
Денежные средства	260	619	582
в том числе:	261	-	-
денежные средства на депозитных счетах	262	-	-
Финансовые вложения	270	-	4
Прочие оборотные активы	280	62	60
ИТОГО по разделу II	290	11 728	12 679
БАЛАНС (190+290)	300	31 125	32 547
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд			
Состоящие акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	411	11 879	11 879
Резервный фонд	420	748	748
в том числе:	421	748	748
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	422	-	-
Добавочный фонд	430	6 431	8 463
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	440	-	682
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (убыток)	450	-	-
Целевое финансирование	460	1 745	1 485
Доходы будущих периодов	470	-	-
ИТОГО по разделу III	490	20 803	23 257
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	491	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	7 750	6 910
ИТОГО по разделу IV	590	7 750	6 910
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	491	-
Кредиторская задолженность	620	2 081	2 380
в том числе:	621	1 610	2 020
перед поставщиками и подрядчиками	622	12	69
перед покупателями и заказчиками	623	122	179
по расчетам с персоналом по оплате труда	624	-	-
по налогам и сборам	625	297	57
по социальному страхованию и обеспечению	626	35	51
по лизинговым платежам	627	-	-
перед прочими кредиторами	628	5	4
Задолженность перед участниками (учредителями)	630	-	-
в том числе:	631	-	-
по выплате доходов, дивидендов	632	-	-
прочая задолженность	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	2 572	2 380
ИТОГО по разделу V	690	2 572	2 380
БАЛАНС (490+690)	700	31 125	32 547

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИХ И УБЫТКАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	25 096	21 663
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	2 591	2 241
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)	020	22 505	19 422
Справочно: из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидии) на покрытие разницы в ценах и тарифах	021	-	-
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	18 824	17 482
Валовая прибыль (убыток) (020-030)	040	3 681	1 940
Управленческие расходы	050	-	-
Расходы на реализацию	060	19	-
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)	070	3 662	1 940
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Операционные доходы	080	9 172	9 213
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	081	1	31
Операционные расходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)	091	-	-
в том числе:	092	-	-
проценты по получению	093	1	-
доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций	094	9 170	9 182
доходы от операций с активами	099	-	-
Операционные расходы	100	9 414	9 267
в том числе:	101	-	-
проценты к уплате	102	122	9 267
расходы от операций с активами	109	9 292	-
Прочие операционные расходы	110	-	-
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090-100)	120	-243	-85
III. ВНЕОБЪЕМНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Внебюджетные доходы	130	206	318
Налоги и сборы, включаемые во внебюджетные доходы	131	-	-
Внебюджетные расходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внебюджетные доходы) (130-131)	140	206	318
Внебюджетные доходы	150	921	1 089
Прочие (150-140)	160	-715	-771
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внебюджетных доходов и расходов (140-150)	200	2 704	1 084
Расходы, не учитываемые при налогообложении	210	439	551
Доходы, не учитываемые при налогообложении	220	-	180
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (+/-200+210-220)	240	3 143	1 455
Налог на прибыль	250	1 415	227
Прочие налоги, сборы из прибыли	260	321	376
Прочие расходы и платежи из прибыли	270	19	25
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270)	300	1 849	456

ЗАО «АУДИТ-ЭКСПЕРТ» по мнению которой бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум-наша косметика», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Общества на 1 января 2010 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г., при этом совершенные Обществом финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 02200/0040478 дейст. до 11.01.2014 г., выд. Министерством финансов РБ.

Кол-во акционеров	Всего	361	В том числе:	Юридических лиц	1	Физических лиц	360
Информация о дивидендах и акциях							
Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года				
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	Миллионы рублей	нет	нет				
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	Рублей	нет	нет				
Объемности акций, принадлежащих Обществу	Тысяч рублей	85	75				
Количество простых акций, находящихся на балансе Общества	Штук	нет	нет				
Информация о задолженности							
Прочная дебиторская задолженность	Миллионы рублей	230	409				
Прочная кредиторская задолженность	Миллионы рублей	0	773				
Среднесписочная численность работающих (человек)			228				
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получены двадцать и более процентов оборотно-кредитной продукции			производство парфюмерно-косметической продукции				
Директор	И.В. Скуратович						
Главный бухгалтер	А.И. Абузова						УИН 100092830.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»

210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 11, тел./факс: 48 61 15

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2010 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства			
первоначальная стоимость	110	14 660	16 448
амортизация	120	1	1
остаточная стоимость	130	14 659	16 447
Вложения во внеоборотные активы			
первоначальная стоимость	140	5 135	8 736
амортизация	150	19 796	25 185
ИТОГО по разделу I	190	19 796	25 185
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты			
в том числе:	210	7 381	7 983
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	645	737
Дебиторская задолженность	240	453	1 206
Денежные средства	260	5	6
ИТОГО по разделу II	290	8 486	9 934
БАЛАНС	300	28 282	35 119
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд			
Резервный фонд	410	5 283	6 609
Добавочный фонд	420	10	10
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	430	14 614	18 229
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	440	-	-
Целевое финансирование	460	1 326	1 027
Доходы будущих периодов	470	-	4
ИТОГО по разделу III	490	21 333	26 622
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	3 030	2 920
Прочие долгосрочные обязательства	620	3 158	4 167
Задолженность перед учредителями	630	3	5
ИТОГО по разделу IV	690	6 191	7 092
БАЛАНС	700	28 282	35 119

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2009 г. с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Наименование показателя на 01.01.2010 г.	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	16 640	13 596
2. Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	1 127	1 071
3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)	020	15 513	12 525
4. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	14 138	11 927
5. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-040-050)	070	1 277	505
6. Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (090-090+100-110)	120	-199	-240
7. Прибыль (убыток) от внебюджетных доходов и расходов (140-150)	160	368	323
8. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+/070+120+160)	200	1 446	588
9. Налоги, сборы и платежи из прибыли	210	380	374
10. Чистая прибыль (убыток) (200-210-220)	300	743	102

Информация о деятельности ОАО «Знамя индустриализации» по состоянию на 01.01.2010 г.

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	3097	3096
в том числе: юридических лиц	лиц	8	7
в том числе: физических лиц	лиц	3089	3089
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	млн рублей	54,5	21,3
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	74,2	36,30
Обеспеченность акции имуществом Общества	тысяч рублей	28,8	34,08
Количество простых акций, находящихся на балансе Общества	штук	-	-
Прочная дебиторская задолженность	млн рублей	296	37,00
Прочная кредиторская задолженность	млн рублей	547	371,00
Среднесписочная численность работающих	человек	856	896

УИН 300200360 Наблюдательный совет Дирекция

Данные отчетности подтверждены РУП «Служба ведомственного контроля качества «Белгепром»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3» – ПРОДАВЕЦ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 15 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

№ лп/п	Сведения о предмете аукциона	Начальная цена предмета аукциона, бел. руб.	Место нахождения имущества	Сумма задатка, бел. руб.
Лот № 1	Баня, площадь 49 кв. м Санаторный дом, площадь 614 кв. м Туалет, площадь 2,7 кв. м Сети наружного освещения 175,5 м Кабельная линия АВБШВ-3х50 38,75 м Колодец из ж/б колец, глубина 69,6 м Ворота металлические, длина 4,25 м Фонтан, площадь 49,7 кв. м Дорожки пешеходные, площадь 134,6 кв. м	31696950	Могилевская область, Бобруйский район, д. Стасевка	3169695

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел. 23 64 24, 28 41 00.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 15.04.2010 г. в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.
3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества от 28.05.2009 г. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
4. Информация о земельном участке: Площадь земельного участка – 0,7536 га, кадастровый номер – 720881206101000000.
5. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с 30120089000115 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Могилевской области код 355, УНП 700049607, ОКПО 03454762.
6. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 14.04.2010 г.; время: 17.00.
7. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.
8. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.
9. Извещение о проведении первого открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДТ № 3» опубликовано 26.11.2009 г. в газете «Звезда» № 224.

ОАО «МИНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ

(объявление о первом аукционе в газете «Звезда» от 16.12.2009 г.):

Лот 1. Продольно-строгольный станок, 1966 г.в.
Начальная цена 11 200 000 бел. руб. с НДС.

Место расположения предметов аукциона: г. Минск, пр. Независимости, 58.

Задаток в размере 5 % от начальной цены лота перечисляется на расчетный счет ОАО «Минский приборостроительный завод» № 3012000620011 в филиале ОАО «БПС-Банк» г. Минск, код 334, УНП 100363840. Порядок проведения торгов оговорен в условиях проведения аукциона.

Всю необходимую информацию, а также условия проведения аукциона можно получить по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 58. Контактный телефон 8 (017) 293 94 33. Факс 293 94 40.

Аукцион состоится 15 апреля 2010 г. в 13.00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 58. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 9 апреля 2010 г. до 16.00.

УНП 100363840

В публикации годового баланса Общества за 2009 год ОАО «Минсклифт» и правки в п. 3.4. (в газете «Звезда» №№ 58–59 от 30.03.2010, №№ 60–61 от 31.03.2010) в пунктах 3, 4 читаете:

3. Начислено на выплату дивидендов

4. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)

млн руб. 19

руб. 50,0656

УНП 190292990

ОАО «Барановичдрев» уведомляет своих акционеров о выплате дивидендов по итогам 2009 года. Выплата дивидендов проводится с 05.04.2010 г. в кассе ОАО «Барановичдрев». По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом. Справки по тел. 454123, 454132.

УНП 200299909

У суд Кобринскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб аб'яўленні памёрлым грамадзяніна Яўтушкіна Аляксандра Сцяпанавіча, 4 чэрвеня 1957 года нараджэння, ураджэнца вёскі Рыбна Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці, апошняе вядомае месца жыхарства – Брэсцкая вобласць, Кобрынскі раён, вёска Гарадзец, вул. Савецкая, 60.

Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра грамадзяніна Яўтушкіна А.С., паведаміць іх суду Кобрынскага раёна на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'

Паважаную Валянціну Васілеву КЛЕШЧАНКА з Новаалукомля вішнем з 60-годдзем. Жадаем здароўя, доўгага веку, душэзнага спакою, радасці ў жыцці. Kaleri.

Новы авіярэйс Мінск-Екацерынбург. Нацыянальная авіякомпанія «Белавія» з 31 мая пачне выконваць рэйсы ў Екацерынбург. Палеты будучы выконваюць два разы на тыдзень па панядзелках і чацвергах.

ПАДТРЫМКА АД «ЧЫРВОНАГА КРЫЖА»

ВЫКОНВАЮЧЫ пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Гродзенскім абласным упраўленнем МНС і абласной арганізацыяй Беларускага таварыства «Чырвоны Крыж», праведзена гуманітарная акцыя па аказанні дапамогі жыхарам населеных пунктаў, што пацярпелі ад вадокі.

Сёння Месяц Апошняя квадра 6 красавіка. Месяц у сузор'і Стральца. Імяныны Пр. Кірылы, Фамы, Фёдара, Якава. К. Ірэны, Рэнаты, Антона, Панкраты, Рышарда.

BelSwissBank БЕЛОРУССКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК

Наіменаванне банка: Закрытае акцыйнае грамадства «Белорусско-Швейцарский банк БелСвиссБанк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2010 г.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2009 год, 2008 год. Rows include АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2009 г.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2009 год, 2008 год. Rows include Процентные доходы, Чистые процентные доходы, Комиссионные доходы, etc.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2009 г.

Table with 9 columns: № п/п, Наименование показателей, Символ, уставный фонд, эмиссионный доход, резервный фонд, накопленная прибыль (убыток), фонды переходящие статей баланса, всего капитал. Rows include Раздел I. За год, предшествующий отчетному, Раздел II. За отчетный год.

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2009 г.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2009 год, 2008 год. Rows include Прибыль за отчетный период, Прочие компоненты совокупного дохода.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2009 г.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2009 год, 2008 год. Rows include ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Руководитель Казбанов В.А.
Главный бухгалтер Трепашко И.И.
Дата подписания - 30 марта 2010 года
Достоверность годового отчета подтверждена во всех существенных аспектах
Директор АО «Аудитэл» А.И. Папковский

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью АУДИТЭЛ

Исх. 31 марта 2010 г.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «БелСвиссБанк» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года

Аудируемое лицо: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский банк «БелСвиссБанк».
Аудиторская организация: Аудиторское общество с ограниченной ответственностью «Аудитэл».
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «БелСвиссБанк», состоящей из: бухгалтерского баланса на 01.01.2010; отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, приложений к бухгалтерскому балансу за период с 01 января по 31 декабря 2009 года; пояснительной записки.



Надвор'е на зяўтра. Геамагнітны ўзрушэнні. Авазначэнні: німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў, невялікі геамагнітны узрушэнні, слабая геамагнітная бура.

3 красавіка. 1155 год — з'явіліся першыя звесткі пра горад Мазыр. Цытата дня: «Хто рухаецца наперад у павука, але адстае ў маралі, той больш ідзе назад, чым наперад».

ВЕЛІКОДНАЯ МАГІЯ ПАЧАТКУ

Ва ўсходнеславянскіх народаў час, калі рушыць хрэсны ход, калі пачыналі званіць званы і вымаўлялася абвештава пра ўваўскрэсненне Хрыстова, надзяляўся надзвычайным сакральна-магічным статусам.
• Вось гэтыя хвіліны і лічыліся ў народным асяроддзі найбольш спрыяльнымі для выканання шэрагу магічных дзеянняў.

Усміхнемся!

Прадаўца супрагнална-натуральнага мяса, мясуны, мянушы — Шарык. Слесар Чурьканяў купіў пральную машыну з убудаваным інтэлектам і ўжо праз тыдзень трапіў да яе ў рабства.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказначыце за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказначыце за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.